



РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

№ 4

красавік

1952 г.



Майская застольная

Слова Максіма ТАНКА

Музыка В. АЛОЎНІКАВА

Праславім у песні застольнай,
Мае дарагія сябры,
Жыццё, што квітнее прывольна
У майскіх праменнях зары!

Нам трэба пражыць яго дзіўна
У творчым парыве, ў агні,
У працы, палёце няспынным
Да сонечнай да вышыні.

Каб можна было пра яго нам
Вясёлыя песні складаць
І хмельныя чары са звонам
Было нам за што уздымаць.

Каб нашы шчаслівыя дзеци
Заўжды ганарыцца маглі
Бацькамі, якія на свеце
Са славаю ў дружбе жылі.

Пад сталінскім сцягам здабылі
Свабоду мы ў жорсткім баю,
Ад куляў варожых прыкрылі
Грудзямі Радзіму сваю.

Праславім мы ў песні крылатай,
Мае дарагія сябры,
Жыццё — непаўторнае свята —
У майскіх праменнях зары!

Урачыста

Пра-славім у песні застольнай, мае дарагія сябры,
жыццё, што квіт-не прывольна у майскіх праменнях зары! Нам трэба пражыць яго дзіўна у творчым парыве, у агні, у працы, палёце няспынным да сонечнай да вышыні. Каб нашы шчаслівыя дзеци Заўжды ганарыцца маглі Бацькамі, якія на свеце Са славаю ў дружбе жылі. Намі — скіх пра-мен-нях за-ры!

—

Свята працы і барацьбы

Яшчэ ў мінульм стагоддзі, у 1889 годзе на міжнародным Парыжскім кангрэсе соцыялістаў было прынята рашэнне штогод адзначаць 1 Мая, як Міжнародны дзень пролетарскай салідарнасці. Рабочыя чесна і смела ўсяму свету заяўлі, што яны прынясць працоўным вызваленне ад акоў капитализма, што яны закліканы абнавіць свет і прынесці чалавецтву свабоду і соцыялізм.

Выконваючы гэтае рашэнне, працоўныя ўсяго свету штогод адзначаюць Першое Мая, як свята міжнароднай салідарнасці, як дзень барацьбы за сваё вызваленне.

З пачуццем вялікай гордасці азіраеца кожны совецкі чалавек на пройдзены пад кіраўніцтвам партыі большэвікі ѿ славы плях барацьбы і перамог. У абстаноўцы велізарнага ўздыму сустракае совецкі народ усенароднае свята — Першое Мая.

Наша совецкая краіна дабілася новых бліскучых перамог у развіцці сваёй эканомікі і палепшанні матэрыяльнага становішча народа. Калі ўчытваешся ў велічныя лічбы дзяржаўнага бюджета, нідаўна зацверджанага на сесіі Вярхоўнага Совета СССР, то ўсё ясней уяўляеш сабе сілу і магутнасць нашай Радзімы, клопаты совецкай дзяржавы аб сваім народзе і яго добрабыце.

З года ў год растуць выдаткі дзяржавы на павелічэнне колькасці школ і вышэйших навучальных установ, ахову здароўя, жыллёва будаўніцтва, ідзе бесперапыннае зніжэнне цэн на прадукты і прамысловыя тавары. І адначасова з гэтым у краіне вядуцца велізарныя будоўлі комунізма, узвядзяцца найвялікшыя ў свеце гідраэлектрастанцыі, будуюцца арашальныя каналы, вядуцца лесанасаджэнні, пераўтвараюцца прыродныя ўмовы на вялікіх просторах. Спалучаць такое велізарнае будаўніцтва і палепшанне жыцця народа можа толькі наша соцыялістычная краіна пры сваёй планавай эканоміцы, дзе ва ўсю магутнасць разгарнуліся багатырскія сілы вызваленага ад акоў капитализма чалавека. Совецкі чалавек усяму свету паказаў, на якія чуды ён здольны, калі працуе на сябе, на сваю родную совецкую дзяржаву.

Яркім праяўленнем велізарных клопатаў комуністычнай партыі і совецкага ўрада аб совецкім народзе з'яўляецца новае — пятае па ліку — зніжэнне дзяржаўных рознічных цэн на харчовыя тавары з 1 красавіка гэтага года.

Новае зніжэнне цэн стала магчымым дзякуючы буйным поспехам комуністычнага будаўніцтва ў нашай краіне. Совецкія людзі горача дзякуюць роднага таварыша Сталіна за бацькоўскія клопаты аб шчасці народа.

Невычэрпную крыніцу натхнення і вынаходніцтва совецкі чалавек знаходзіць у сваім высокародным імкненні пабудаваць комуністычнае грамадства. Сярод лаурэатаў Сталінскай прэміі побач з буйнейшым вучоным і вынаходцам, побач з артыстам і пісьменнікам мы бачым і рабочага ад станка. Гэта з'яўлецца яркім сведчаннем адзінства інтэрэсаў совецкага чалавека, які аддае ўсе свае сілы на карысць соцыялістычнай Радзімы.

Сталінскія прэміі прысуджаны ў гэтым годзе работнікам люблінскага завода імя Кагановіча Антаніне Жандаравай і

Вользе Агафонавай. Гэтыя простыя совецкія работніцы, якім вельмі дорагі інтарэсы сваёй вытворчасці, задумаліся над тым, як палепшиць якасць прадукцыі. Яны арганізавалі барацьбу за выдатнае выкананне кожнай аперацыі. Пачын Жандаравай і Агафонавай мае велізарнае значэнне для кожнага прадпрыемства. Іх метад знайшоў шырокое прымененне ў нашай рэспубліцы.

Натхнёная праца совецкіх людзей з кожным днём робіць нашу краіну ўсё больш магутнай і цудоўнай.

У дзень Першага Мая—свята працы і барацьбы—совецкія людзі будуць дэманстраваць сваю бязмежную любоў і адданасць большэвіцкай партыі і роднаму Сталіну за радаснае і щасліве жыццё. Натхнёны непахіснай верай у свае сілы, у сваю будучыню, совецкі народ выйдзе на першамайскую дэманстрацыю і на чырвоных сцягах напіша слова: «За мір на зямлі!», «За дружбу народаў!», «За бяспеку і щасце дзяцей!», «За доблесную працу!».

Радасна сустракаюць дзень Першага Мая працоўныя краін народнай дэмакратыі, Кітайскай народнай рэспублікі і Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Пратоўныя гэтых краін, узняўшыся да новага жыцця, ужо дасягнулі вялікіх поспехаў.

Пратоўныя капіталістычных краін у дзень Першага Мая прадэманструюць сваю непахісную волю да барацьбы. Чым шалёней імперыялісты рыхтуюцца развязаць новую сусветную вайну, тым шырэй і мацней становіцца фронт прыхільнікаў міру.

Усё глыбей і глыбей пранікаюць у свядомасць мас слова вялікага сцяганосца міру таварыша Сталіна: «Мір будзе захаваны і ўмацаваны, калі народы возьмуть справу захавання міру ў свае рукі і будуць адстойваць яеда канца!». І народы свету ўсё мацней і мацней бяруць справу захавання міру ў свае рукі. Аб гэтым сведчаць больш 600 мільёнаў подпісаў, сабраных пад Зваротам Сусветнага Совета Міру. Аб гэтым сведчыць ўсё больш шырокое выкрыццё хлусні і ашуканства, злачынных планаў ваенай агрэсіі амерыканскіх і іншых імперыялістаў.

Усе сумленныя і простыя людзі свету цясней згуртоўваюць свае рады для адпору амерыкано-англійскім падпальщикам новай вайны. Яны патрабуюць безадкладнага спынення вайны ў Карабі, забароны прыменення бактэрыялагічнай зброі.

Міжнародная канферэнцыя ў абарону дзяцей, якая адбылася ў красавіку ў Вене, ярка прадэманстравала думы і мары ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва аб міры. Дзеці — наша будучыня — дорагі кожнаму сумленнаму чалавеку. За іх жыццё на зямлі, за іх щасце і бяспеку ўдзельнікі канферэнцыі пакляліся ад імя мільёнаў весці непрыміримую барацьбу з агрэсарамі.

Совецкія жанчыны — актыўныя будаўнікі комунізма — разам з усім совецкім народам актыўна змагаюцца за новы росквіт эканомікі і культуры нашай соцыялістычнай Радзімы.

Няхай жыве Першое Мая — дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, дзень брацтва рабочых ўсіх краін!

2354

6199 4-53

Государственная
библиотека СССР
им. В. И. Ленина



В. І. Ленін, І. В. Сталін і В. М. Молатаў у рэдакцыі газеты «Правда» ў 1917 г.
Мал. П. Васільева

Магутная зброя ў барацьбе за комунізм

А. ЛУКАВЕЦ

СОРАК год назад — 5 мая 1912 года — вышаў першы нумар масавай большэвіцкай газеты «Правда», створанай па ўказанию В. И. Леніна, па ініцыятыве і над непасрэдным кіраўніцтвам І. В. Сталіна. Дзень заснавання «Правды» назаўсёды застанецца ў гісторыі комуністычнай партыі, у жыцці нашай краіны. Гэты дзень стаў святам рабочага друку.

Багатая і змястоўная гісторыя пройдзена «Правдой» за сорак год. Народжаная ў хвалях рэвалюцыйнага ўздыму ў славутыя «ленскія дні», «Правда» 1912 года з'явілася закладкай фундамента для перамогі большэвізма ў 1917 годзе. З першых-жа сваіх нумароў «Правда» стала баявым органам расійскага рабочага класа.

У гісторыі рабочага руху з «Правдой» звязаны кранаючыя моманты — рабочыя і работніцы са скромнага свайго бюдзета выдзялялі сродкі на стварэнне матэрыяльнай базы для «Правды». Газета расла і мачнела, не гледзячы на ўсе нягоды і перашкоды, на цэнзурныя рагаткі і паліцэйскія рэпрэсіі. Неўзабаве пасля выходу першага нумара «Правды» В. И. Ленін пісаў: «Паставіўши штодзённую рабочую газету, пецербургскія рабочыя здзейснілі буйную, — без пераўвельчэння можна сказаць, — гістарычную справу».

Глыбокая партыйнасць з'яўлялася адметнай рысай «Правды», пачынаючы з першых яе крохаў. Высокай ідэйнасцю было прасякнута кожнае яе выступленне. На яе старонках рабочыя бачылі праўдзівае слова аб сваім жыцці. Народ ведаў, што голасам «Правды» гаворыць вялікая партыя большэвікоў. «Правда» — сцяганосец ідэй большэвіцкай партыі.

Шлях «Правды» — гэта шлях барацьбы за справу партыі, за справу Леніна — Сталіна.

Лепшыя людзі партыі, перадавыя прадстаўнікі рабочага класа рабілі «Правду». Адарваны сілай акалічнасцей ад любімай Радзімы, Владзімір Ільіч Ленін з эміграцыі пастаянна кіраваў газетай, пісаў у яе. Іосіф Вісарыёнакіч Сталін быў рэдактарам газеты ў самыя цяжкія і складаныя яе перыяды. Актыўнымі яе супрацоўнікамі былі Я. М. Свердлоў, В. М. Молатаў, М. І. Калінін.

У падрыхтоўцы соцыялістычнай рэвалюцыі, у самым каstryчніцкім штурме, у барацьбе за ўстанаўленне і зацверджанне новага, совецкага ладу, у абароне яго ад унутранай і знежнай контррэвалюцыі большэвіцкая «Правда» адыхрвала віднейшую ролю. Яе пажоўкія ад часу старонкі авеяны вогненным дыханнем найвялікшых падзеяў. У іх — летапіс барацьбы совецкага народа.

У эпоху вялікіх сталінскіх пяцігодак, у эпоху соцыялістычнай індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай гаспадаркі голас «Правды» чулі працаўнікі на рыштаваннях новабудоўляў, чулі сяляне, якія становіліся па закліку партыі на новы шлях. Пачуцце новага пранізвае газетныя старонкі трыццатых гадоў. Газета настойліва і паслядоўна змагаецца за найвялікшую перабудову эканомікі нашай краіны.

У гады Вялікай Айчыннай вайны совецкага народа супроты гітлераўскай Германіі з новаю сілай выявілася арганізуючая і мабілізуючая роля «Правды». Яна з'явілася вестуном высокіх ідэй совецкага патрыятызма, несла ў масы слова нашага любімага правадыра і геніяльнага палкаводца таварыша

Сталіна. Яна заклікала байцоў фронта і тылу да стойкасці ў барацьбе з ворагам, абуджала ў іх дух героязма, самаадданасці ў працы і на полі бою.

У гады пасляваенай мірнай працы «Правда» актыўна ўдзельнічае ў барацьбе совецкага народа за новыя поспехі ў комуністычным будаўніцтве. Яна дапамагае партыйным арганізацыям мабілізоўваць працоўных на выкананне велічнай праграмы, дадзенай у гістарычнай прамове таварыша Сталіна ад 9 лютага 1946 года, разгортваць соцыялістычнае спаборніцтва за датэрміновае выкананне вытворчых планаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы.

В. І. Ленін бачыў галоўную задачу прэсы, у перыяд пераходу ад соцыялізма да комунізма, у выхаванні мас на конкретных прыкладах і ўзорах з усіх галін жыцця. «Правда» актыўна ўдзельнічае ў вялікай справе нашай партыі па палітычнаму і мэральному выхаванню працоўных нашай краіны. Газета растлумачвае вялікія прынцыпы соцыялістычнага грамадства, выхоўвае людзей у духу беззаштотнай адданасці Совецкай Радзіме, большэвіцкай партыі, справе комунізма.

Вітаючы і віншуючы баявы орган ленінскай партыі «Правду» ў сувязі з выхадам яе дзесяцітысячнага нумара, Цэнтральны Камітэт ВКП(б) у верасні 1945 года пісаў:

«На працягу больш трох дзесяцігоддзяў, з 1912 года, «Правда» нязменна несла ў народныя масы вялікія ідэі партыі большэвікоў, згуртоўвала рабочы клас і ўвесь наш народ вакол яе славнага сцяга, натхняла і ўзнімала працоўных на барацьбу за знішчэнне памешчыцка-буржуазнага ўціску, устанаўленне і зацверджанне совецкай улады, за троумф соцыялізма».

За пасляховую работу па выхаванию працоўных у духу ідэй Леніна—Сталіна і выдатныя заслугі ў справе мабілізацыі совецкага народа на будаўніцтва соцыялістычнага грамадства і абарону Совецкай Радзімы Прэзідіум Вярхоўнага Савета Саюза ССР у дзень выхаду дзесяцітысячнага нумара «Правды» ўзнагародзіў яе ордэнам Леніна.

«Правда» — любімая газета мільёнаў і мільёнаў чытачоў у нашай краіне і за рубяжом. Дзесяць год назад М. І. Калінін пісаў: «Правда» — адзіная ў свеце газета, другой такай не было і няма зараз». «Правда» з'яўляецца вядучай газетай магутнай совецкай соцыялістычнай дзяржавы, яна паказвае вялікі прыклад для ўсёй рабочай прэсы ўсяго свету.

Вось што гаворыць аб гэтым відны дзеяч французскага рабочага руху Марсель Кашэн:

«Правда» з'яўляецца найвялікшай народнай газетай свету. Яна знаходзіцца выключна на службе народа ўсіх народаў, на службе Праўды і Міру. «Правда» з'яўляецца прыкладам для ўсіх газет, пачэсная роля якіх заключаецца ў тым, каб выхоўваць сур'ёзна, вучыць, заклікаць да барацьбы, арганізоўваць усіх людзей, усіх працаўнікоў свету, якія змагаюцца за вызваленне ад эксплатаціі і рабства».

Саракагоддзе «Правды» — свята ўсяго большэвіцкага друку нашай краіны, якая вырасла і ўмацавалася за гады совецкай улады дзякуючы клопатам партыі Леніна — Сталіна. Таварыш Сталін вучыць, што друк — гэта «самая моцная зброя, пры дапамозе якой партыя штодзённа, штогадзінна гаворыць з рабочым класам на сваёй, патрэбнай ёй мове. Іншых сродкаў працягнуць духоўныя ніці паміж партыйнай і класам, іншага такога гібкага апарату ў прыродзе не існуе».

Кіруючыся ўказаннямі В. І. Леніна і І. В. Сталіна, комуністычная партыя стварыла ў нашай краіне шырокую сетку совецкага друку. Зараз у Совецкім Саюзе выпускаецца больш 7 800 газет, звыш 1 400 часопісаў і іншых перыядычных выданняў. Сярэдні разавы тыраж газет дасягнуў у мінулым годзе 36 мільёнаў экземпляраў. Велізарнымі тыражамі выдаюцца ў нашай краіне книгі.

За гады совецкай улады шырокое развіццё атрымаў друк

у нацыянальных рэспубліках. Наглядны прыклад — таму — Беларусь. У гарадах і раёнах рэспублікі зараз выходзіць 10 рэспубліканскіх, 12 абласных, звыш 300 раёных, паліадзельскіх і шматтыражных газет, каля дзесяці часопісаў. Сотні тысяч працоўных рэспублікі атрымалі магчымасць чытаць газеты і часопісы на роднай мове.

Акрамя газет і часопісаў, у Беларусі на роднай мове выдаюцца творы класікаў марксізма-ленінізма, мастацкая літаратура, кнігі наватараў вытворчасці, навуковыя працы. Вялікай падзеяй у ідэйным жыцці беларускага народа з'явілася завяршэнне першага выдання Твораў В. І. Леніна на беларускай мове (пераклад з чацвертага рускага выдання). На беларускай мове выпушчана таксама трынаццаць тамоў Твораў І. В. Сталіна. Значнымі тыражамі выданы ў рэспубліцы пасобныя творы К. Маркса і Ф. Энгельса.

Агульны тыраж марксісцка-ленінскай літаратуры, выдадзіцца ў рэспубліцы ў совецкі час, перавышае дзесяць мільёнаў экземпляраў. Калі-ж узяць усю літаратуру, якая выдаецца на беларускай мове, то лічбы атрымаюцца яшчэ больш унушальныя. Даволі сказаць, што толькі за пасляваенныя гады ў рэспубліцы выдана на беларускай мове 2 411 назваў кніг агульным тыражом да 60 мільёнаў экземпляраў.

Такое-ж шырокое развіццё атрымаў друк і ў іншых нацыянальных рэспубліках нашай краіны. Працы класікаў марксізма-ленінізма, газеты, часопісы, брошуры, творы мастацкай літаратуры, кнігі па розных галінах ведаў выдаюцца ў Совецкім Саюзе мільённымі тыражамі на 119 мовах.

Совецкі друк з'яўляецца сапраўды народным друкам. Ён карыстаецца вялікай любою і павагай у нашага народа. З першых дзён свайго існавания большэвіцкі друк з'яўляецца магутнай зброяй нашай партыі, калектыўным прарапандыстам, агітаторам і арганізаторам мас у барацьбе за перамогу вялікай справы Леніна — Сталіна, справы комунізма. Гісторыя большэвіцкага друку ёсьць неад'емная частка гісторыі комуністычнай партыі, якая вядзе совецкі народ ад перамогі да перамогі.

Совецкі друк выражает і абараняе кроўныя інтарэсы свайго народа. Зараз, калі народы ўсіх краін выступаюць супроты новай вайны, совецкі друк кіруеца ўказаннямі таварыша Сталіна аб tym, што «широкая кампанія за захаванне міру, як сродак выкрыцця злачынных махінацый падпалышчыкаў вайны, мае цяпер першаступеннае значэнне». Наш друк упорна і паслядоўна вядзе барацьбу за мір, дружбу і брацкае супрацоўніцтва паміж народамі, за дэмакратию і соцыялізм.

У гэтай барацьбе за мір і бяспеку народаў совецкі друк не адзінокі. Усё больш расце і мацнее друк краін народнай дэмакратыі, комуністычны і дэмакратычны друк капіталістычных краін. Яны складаюць цяпер магутную сілу. І як-бы амерыкано-англійскія імперыялісты ні прабавалі заглушки голас сваіх народаў, задушыць дэмакратычны і комуністычны друк, ім гэта не ўдаца.

Дзень большэвіцкага друку ў гэтым годзе адзначаецца ў аbstаноўцы выдатных перамог, атрыманых нашай Радзімай на фронце мірнага будаўніцтва. Мінулы год азіменаваўся новымі выдатнымі поспехамі совецкага народа ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і культуры. Наш друк актыўна ўдзельнічае ў ўсенароднай барацьбе за новыя поспехі ў комуністычным будаўніцтве. Ва ўсёй сваёй практычнай работе наш друк кіруеца палітыкай большэвіцкай партыі, якая складае жыццёвую аснову совецкага ладу.

Наша Радзіма ўпэўнена ідзе ўперад, пасляхова ператвараючы ў жыццё сталінскую праграму будаўніцтва комунізма. У вялікай барацьбе совецкага народа за перамогу комунізма большэвіцкі друк з чэсцю выконвае задачы, ускладзеныя на яго партыйяй Леніна — Сталіна.



Дыспетчар В. І. Шастапалава за работай.

Фото В. Кулака

ПОЕЗД АПЯРЭДЖВАЕ ГРАФІК



ПАРАВОЗ гатовы ў далёкі рэйс. Забяспечаны вадой і вугалем, памыты і начышчаны да бласку, ён з сілай выкідае ў неба воблакі дыму. Магутны сталёвы арганізм толькі чакае, калі рука машыніста адчыніць рэгулятар... і тады, разам з першым цяжкім уздыхам машыны, застукаюць колы састава і пачнуць адлічваць кіламетр за кіламетрам, будзячы ваколіцы бадзёрым шумам працы.

Хто ў пару вырашэння пытання: «Кім быць? Якой прафесіі прысвяціць сваё жыццё?» бачыў гэты напісаны багатымі фарбамі жыцця малюнак, той (можна напэўна сказаць) перастаў існаваць для ўсяго, акрамя транспорту.

— Буду чыгуначніцай, — сказала Вера сваім бацькам.

Юнацкая мара, падмацаваная старажытнай вучобай, упартасцю і напруженнем усіх сіл, хутка ажыццяўлілася. Комсамолка Вера Шастапалава заняла сваё месца ў строі арміі совецкіх чыгуначнікаў.

...Чакаючы прыбыцця зменшчыка, машыніст Георгій Якаўлевіч Дутаў разыў яшчэ раз агледзець лакаматыву. З малаточкам у руцэ ён абыходзіў вакол паравоза, прыдзірліва аглядаў кожную дэталь, жадаючы лішні раз пераканацца, што напарніку перадаецца зусім спраўная машына. Георгій Якаўлевіч скіліўся над буксай, калі пачуўся голас качагара:

— Механік! Дыспетчар чакае!

Георгій Якаўлевіч павірнуўся і сустрэўся поглядам з дыспетчарам Верай Іванаўнай Шастапалавай. Яна сказала, што ёй трэба парапіца з машыністам з прычыны адной вельмі важнай справы. Таму вось і прышла сюды ў вольны ад работы час.

Хутка прышоў напарнік. Дутаў здаў паравоз.

— Цяпер я вольны, таварыш дыспетчар!

Яны накіраваліся ў чырвоны куток дэпо. У гэтыя раннія гадзіны там рэдка бываюць наведвальнікі. Перашкаджаць ніхто не будзе. Вера Іванаўла парапіла пакуль не здаваць маршрутны ліст: ён спатрэбіцца ў час гутаркі.

Калі прышлі ў чырвоны куток, Вера Іванаўна дастала свежы нумар газеты і, падаючы машыністу, спытала:

— Чытаў? — яна паказала артыкул, дзе расказвалася аб метадзе дыспетчарскага камандавання, пропанаваным і ажыццёленым дзяжурным па Мінску аддзяленню Паўлам Дзмітрыевічам Суднікам.

— Чытаў, Вера Іванаўна, — з уздыхам сказаў машыніст. — Толькі нядобрым словам успамінаў нашых дыспетчараў. Знаў сёня ў Бярозе-Картузскай без усякай карысці прастаялі калі вясмы гадзін. І чаго паравоз трымалі, не зразумею?! Планіруюць, называюцца...

Машыніст быў правы. Яго слова былі прымым аўбінавачаннем усяму дыспетчарскому калектыву аддзялення. Хоць зараз Дутаў называў прозвішчы іншых дыспетчараў, па чый віне паравоз бязметна стаяў у пункце абароту, Вера Іванаўна гаварыла сабе: «А ты хіба лепшая? Хіба ў твае дзяжурсты не бывае падобных выпадкаў? Магчыма, толькі з-за тактычнасці Георгій Якаўлевіч не гаворыць аб табе самой».

— Сістэму трэба мяніць, — закончыў Дутаў. — Не прыдатна яна для нас; трэба зрабіць такую, якую ўвёў у Мінску Суднікаў. Не за тысячу вёрст жывем... Гляньце на мой маршрут. Шэсць гадзін працаўаў; астатнія дзесяць дарэмна стаяла машына...

— Вось аб гэтым я і хацела з вамі пагутарыць, — сказала Вера Іванаўна і пачала дзяліцца сваімі думкамі.

У выніку вывучэння суднікаўскіх прыёмаў планавання і рэгулявання руху паязду і абароту лакаматываў у яе нарадзіліся смелыя думкі. Самае істотнае заключалася ў tym, каб арганізаваць работу паравозаў без працяглых і бескарысных стаянак у пункце абароту, на станцыі Бяроза-Картузская. Але адно непакоіла дыспетчара: ці справядліва паравозныя брыгады?

У самы разгар гутаркі паміж дыспетчарамі і машыністамі, калі яны вычэрцвалі практичны графік, у чырвоны куток зайшоў дзяжурны па аддзяленню Сяргей Іванавіч Лізунов.

— А я па ўсяму дэпо іх шукаю, — пераступіўшы парог, сказаў ён. — Вось чытайце: атрымаў толькі што з рук паштальёна.

Пісьмо было на adres Лізунова.

— Чытайце, гэта датычыць усіх!

Пісьмо прышло з Мінска. Суднікаў і ўся яго змена прынялі новыя абавязальствы і выклікалі на спаборніцтва змену Лізунова. Суднікаў абыцаў у бліжэйшы час прыехаць у Брэст, каб да памагчы таварышам асвоіць новыя прыёмы дыспетчарскага камандавання.

Першым адказаць на выклік, Лізунову хацеў парапіца з машыністамі і дыспетчарамі.

— А вы што тут вычэрваете? — спытаў Сяргей Іванавіч дыспетчара і машыніста. — Да ў вас тут усё, як па нотах раскладзена. Бухгалтэрыя! Нават нумары паравозаў указаны...

Сяргей Іванавіч уважліва аднесься да пропанаваных Верай Іванаўнай спосабаў павелічэння карыснай работы паравозаў. Ён з задавальненнем адзначыў, што думкі іх сходзяцца. І спраўды, калі арганізаваць работу ўсіх паравозаў, каб яны паспявалі абарачвацца за восем гадзін, то машыністы здолеюць павялічыць прафесіяльныя лакаматывы на сто кіламетраў у суткі. А як паско-

рыцца абарот вагонаў! Нават папярэднія падлікі паказвалі, што змена зможа зэканоміць за месяц больш пяцідзесяці тысяч рублёў.

— Паязы пойдуць з апярэджаннем раскладу! — сказаў машыніст Дутаў на развітанне. — Заўтра, Вера Іванаўна, — ваша дзяжурства. І я прашу па-чачь з мяне...

Калі ўсе станцыі ўчастка Брэст — Бяроза-Картузская атрымалі першы загад дыспетчара Шастапалавай аб тым, што ў восем ноль-ноль яна прыняла дзяжурства, на дыспетчарскім пульце ляжаў чоткі, прадуманы план дзеянняў.

— Ну, як справы? — спытаў Лізуноў, зазірнуўшы ў дыспетчарскую.

— Дутаў едзе ўперадзе пасажырскага. У Бярозе-Картузской машына Бугаёва. Зараз адпраўляецца на Брэст. За восем гадзін туды і назад...

— Дыспетчар, — пачуўся далёкі голас у рэпрадуктары. — Машыніст Дутаў гаворыць. Прыйдзі на дваццаць хвілін раней раскладу. Лакаматыву у спраўнасці, магу ісці назад у Брэст...

Ужо ў першае дзяжурства, творча прымяніўшы метад Судніка, дыспетчар Шастапалава дабілася вялікіх поспехаў. Кожны паравоз пра-бег звыш установленай нормы па трыццаць-сорак кіламетраў. Заданне па ўчастковай хуткасці было перавыканана. Паязы прайшли з апярэджаннем раскладу.

У дыспетчарскім калектыве Брэсц-

кага аддзялення Веру Шастапалаву ведаюць як чалавека нястоннага ў пошуках новых прыёмаў дыспетчарскага камандавання. Метад Паўла Судніка яна дапоўніла сваім наватарствам — спалучыла паяздную работу з грузавой, што дазволіла скараціць прастой вагонаў на прамежкавых станцыях. Як і Суднікаў, яна ўзгадняе свае

дзеянні з дыспетчарамі суседніх аддзяленняў.

У адно з яе апошніх дзяжурстваў па-равоз машыніста Бугаёва мог затрымацца на станцыі Бяроза-Картузская. Каб прадухіліць пагрозу прастою лакаматыва, яна дамовілася з дыспетчарам Баранавіцкага аддзялення Нікіцком аб тым, каб той хутчэй падвёў састаў на стыкавую станцыю. Сусед выканаў просьбу. У выніку паравоз Бугаёва без затрымкі павёў поезд на Брэст. Падобныя цяжкасці Вера Іванаўна заўсёды пераадольвае ўмелым манеўрам. Часта яна практикуе пропуск паяздаў з апярэджаннем раскладу на ліміцуючых перагонах.

Дыспетчар Шастапалава — верны прыяцель пяцісотнікаў. З яе дапамогай многія машыністы навучыліся вадзіць маршруты цяжкай вагі.

На выклік змены Паўла Судніка, змена Сяргея Лізунова прыняла адказныя абавязацельствы: перавыканаць у першым квартале норму сярэднесутачнага прафесіянального паравозаў на дваццаць пяць кіламетраў, паскорыць абарот вагонаў на адну гадзіну, перавыканаць план пагрузкі на 10 процентаў, за кошт лепшага скрыстання асноўных тэхнічных сродкаў даць дзяржаве 215 тысяч рублёў эканоміі. Змена паспяхова выконвае свае абавязацельствы.

У агульных поспехах знайшла сваё адлюстраванне стаханаўская праца майстра дыспетчарскага камандавання Веры Іванаўны Шастапалавай.

Д. ЛОСЕЎ



На здымку: П. Д. Суднікаў (у цэнтры) на-
зірае за работай сваіх паслядоўцаў В. М. Цюры-
на і Ф. І. Садоўскай.

Фото А. Дзітлава

Першаму Мая — дастойную сустрэчу

Па ўсіх прадпрыемствах рэспублікі разгарнулася соцыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу Першага Мая.

На Магілеўскім металаапрацоўчым камбінаце, дзе я працую, няма рабочага або работніцы, якія не ўключыліся-б у перадмайскіе спаборніцтва.

Я абавязалася працаваць хутка, даваць пра-дукцию толькі выдатнай якасці, максімальна ўшчыльніць рабочы час, павялічыць стойкасць рэжучага інструмента. Аперацыі, якія выконваюцца мною: запрэсоўка вала ў пакет ротара, пасадка флянцаў і падшыпнікаў на вал і праточка ротара — патрабуюць выключнай уважлівасці, дакладнасці.

Каб паскорыць працэс, я начала праточваць ротар адначасова з пасадкай падшыпнікаў на вал. Гэта дало значную эканомію часу, дазволіла павялічыць выпуск прадукцыі.

Уключыўшыся ў спаборніцтва, уважліва сачу за пачынаннямі наватараў вытворчасці, паспяхова выкарыстоўваю іх вопыт павелічэння хуткасці стан-

ка пры дапамозе разцоў з напайкамі цвёрдага сплаву.

Ініцыятыва стаханаўца Мінскага трактарнага завода т. Арэхоўскага прымусіла падумаць над тым, як павялічыць стойкасць разца. Пасля многіх эксперыментоў мне ўдалося знайсці яго рацыональную геаметрию. Дзякуючы правільнай заточцы і своечасовай запраўцы я прадоўжыла тэрмін службы разца больш як у два разы.

У дні перадмайскага спаборніцтва я дабілася штомесячнага зніжэння сабекошту па сваёй аперацыі на 200 рублёў, павысіла прадукцыйнасць працы больш чым удвая.

Я заклікаю ўсіх работніц нашай рэспублікі:

— Дарагія сяброўкі! Сустрэнем свята Першага Мая працоўнымі поспехамі, поўнасцю скрыстаём усё новае, што ўносяць у нашу вытворчасць перадавыя стаханаўцы краіны!

Н. ШМІДТ,
токар металаапрацоўчага камбіната

ЛЁС УРАДЖАЮ — У НАШЫХ РУКАХ

(АГЛЯД ПІСЕМ)

НАДЫШЛА вясна — час напруженай працы на калгасных палях, рашаючы этап у барацьбе за высокі ўраджай. Калгаснае сялянства рэспублікі пад кіраўніцтвам партыйных арганізацый прыклала шмат намаганняў у падрыхтоўцы да веснавой сяўбы, добра памятаючы народную прыказку: «Вясенні дзень год корміць».

Аб вялікім жаданні хутка і высокаякансна правесці сяўбу расказваючы пісьмы калгасніц, наступіўшыя ў апошні час у рэдакцыю. У гэтых пісьмах адчуваецца гарачая зацікаўленасць калгасніц ва ўмацаванні калгаснай вытворчасці, іх вялікае імкненне выканань рашэнне VIII пленума Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б — дабіцца значнага павышэння ўраджайнасці ўсіх сельскагаспадарчых культур.

У Любчанскум раёне Баранавіцкай вобласці заслужанай славай карыстаецца ўзбуйнены калгас імя Варашылава. Старшыней гэтага калгаса працуе дэпутат Вярхоўнага Совета СССР Ганна Трафімаўна Кумец. У калгасе 941 гектар ворнай зямлі і 1 263 гектары сенажаці. Не гледзячы на неспрыяльныя кліматычныя ўмовы мінулага года, сярэдняя ўраджайнасць ўсіх збожжавых склада калі 15 цэнтнераў з гектара. Перавыканан таксама трохгадовы план развіцця жывёлагадоўлі.

«Калгас дзейна рыхтуецца да веснавой сяўбы, — піша Ганна Трафімаўна. — Насенне ўсіх культур поўнасцю засыпаны, ачышчана і праверана на ўсхожасць. На палі вывезена вялікая колькасць торфу і гною».

Вялікая ўвага ў калгасе ўдзяллецца вырошчванню тэхнічных культур. У мінулым годзе на абласной сельскагаспадарчай выстаўцы лён варашылаўца заняў першае месца. Толькі прэмій-надбяўкі за лён калгас атрымаў 313 896 руб. У гэтым годзе, акрамя ільну і табаку, калгас будзе сеяць кок-сагыз.

Аб вялікіх поспехах у вырошчванні ільну піша звениявая гэтага-ж калгаса В. І. Комар:

«У мінулым годзе наша звяно атрымала на плошчы ў 7 гектараў па 6 цэнтнераў насення і па 6,5 цэнтнера ільновалакна з гектара. Такіх поспехаў дабіліся мы дзякуючы прымяненню комплекса агратэхнічных мерапрыемстваў. Усе члены звяна працуючы добрасумленна. За год яны выпрацавалі па 400 — 450 працадзён. У мінулым годзе аднаго толькі збожжа я атрымала

1078 кг. К новаму году мне прэмію выдалі — 500 рублёў. Ніколі да калгаса ні я, ні іншыя нашы калгаснікі так добра не жылі».

Звяно В. І. Комар спаборнічае са звяном Героя Соціялістычнай Працы П. Л. Калола з калгаса імя Леніна. Звяно поўнасцю гатова да веснавой сяўбы. Участак пад лён узарала з восені, нарыхтавала попел і курыны памёт. Сеяць будуць па канюшынішчы. Члены звяна настойліва авалодваючы агратэхнічнымі ведамі. Без адрыву ад вытворчасці яны другі год вучацца на курсах трохгадовага навучання. Зараз рыхтуюцца да экзаменаў.

Умацаванне працоўнай дысцыпліны з'яўляецца важнейшай умовай барацьбы за высокі ўраджай. Гэта добра разумеючы перадавікі соціялістычнай сельскай гаспадаркі.

«У гэтым годзе нашы жанчыны ўзялі на сябе абавязательства выпрацаваць не менш як па 200 працадзён, — піша ў рэдакцыю А. А. Рабатуева, брыгадзір калгаса імя Варашылава Відзаўскага раёна Полацкай вобласці. — Мы вывезлі на палі торф і гной, памятаючы, што чым больш угнаенняў на палях, тым больш хлеба будзе ў засеках. Своечасова пасеем і забяспечым добры дагляд за пасевамі.

У мяне заўсёды ў памяці слова таварыша Сталіна, што жанчына ў калгасе — вялікая сіла. Гэта наглядна відаць па нашаму калгасу. І старшыня калгаса, і намеснік, і рахункавод у нас жанчыны. Працуем дружна, як адна сям'я».

Сельская гаспадарка нашай рэспублікі хуткімі тэмпамі аснашчаецца перадавой тэхнікай. У гэтым ярка выражаючыя клопаты совецкай дзяржавы абросце і развіцці нашых калгасаў. Усё больш і больш на калгасных палях працуе навейшых трактараў, камбайнаў і іншых машын. Ад сумленнай і ўпартай працы механизатаў ва многім залежыць ураджай.

«Дзякую нашаму роднаму таварышу Сталіну і Совецкаму ўраду за выдатныя машыны, якія працуюць на наших палях» — піша ў рэдакцыю Герой Соціялістычнай Працы А. О. Сафонава з калгаса «Чырвоная Дубрава» Рагачоўскага раёна.

Аб вялікай адказнасці трактарыстаў за вырошчванне высокага ўраджаю расказвае брыгадзір трактарнай брыгады Відзаўскай МТС Яніна Генрыхаўна Шавела. У соціялістычным спаборніц-

тве мінулага года яе брыгада вышла на першае месца па МТС, выканавыши план на 125 проц. Брыгада зэканоміла 1000 кг гаручага.

Калгаснікі Ерканскага сельсовета, дзе працевалі машыны тав. Шавела, на значных плошчах сабралі па 12—14 цэнтнераў збожжавых культур і па 4—5 цэнтнераў ільновалакна з гектара.

Поснекі жаночай трактарнай брыгады — вынік вялікай масава-палітычнай работы, якую праводзіць сярод дзяўчат партыйная арганізацыя. Брыгада забяспечана газетамі і часопісамі. Тут вядуцца гутаркі аб вопыце знатнай трактарысткі Пашы Ангелінай і іншых лепіх механизатаў краіны.

Вывучыўши рашэнне VIII пленума ЦК КП(б)Б, брыгада абавязалася правесці сяўбу ў самыя спісля тэрміны, захоўваючы поўнасцю правілы агратэхнікі, дапамагчы калгасам вырасці высокі ўраджай.

«Я звяртаюся да ўсіх дзяўчат-калгасніц нашай рэспублікі, — піша Яніна Генрыхаўна, — з заклікам уступаць у рады механизатаў. Вялікае шчасце для кожнай з нас у дасканаласці авалодаць першакласнай тэхнікай нашай краіны. Умелымі рукамі жанчын павядзэм тракторы і камбайны на широкія калгасныя палі».

Палявыя работы патрабуюць паўсямеснага актыўнага ўдзелу жанчын. Вельмі важна, каб ужо ў час сяўбы ў калгасах былі арганізаваны дзіцячыя яслі і пляцоўкі. М. Г. Мінкевіч з калгаса імя Сталіна Ляхавіцкага раёна расказвае, што ў мінулым годзе яслі на 28 дзяцей у іх калгасе працевалі добра. Дзеці былі забяспечаны лёгкім харчаваннем і дотлядам. «У гэтым годзе, — піша Мар'я Гаўрылаўна, — мы думаем адкрыць яслі к 1 мая. Дзяцей у ясліх будзе яшчэ больш, бо маці пераканаліся на вопыце, што ў ясліх культурна выховаюць дзяцей».

Аб паспяховай падрыхтоўцы да веснавой сяўбы пішуць у рэдакцыю: Герой Соціялістычнай Працы, старшыня калгаса «Расоны» А. С. Гарэцкая, брыгадзір калгаса «Чырвоны баец» Лунінецкага раёна В. Е. Прываровіч і многія іншыя. У іх пісьмах ярка выказана адна думка: лёс ураджаю ў наших руках. Прывкладзем усе сілы да того, каб сваім багаццем ён парадаваў нашу любімую Радзіму і роднага таварыша Сталіна.

МАШЫНАБУДАЎНІКІ

А. Я. БЫКАУ,
дирэктар завода «Гомсельмаш».

З НАДЫХОДАМ вечару залітая электрычным святлом карпусы «Гомсельмаша» кідающца ў вочы здалёк, за некалькі кіламетраў.

Тут, на ўскрайне горада, здаўна вядомай пад назвай Новікаўскі Гай, вырас гігант сельсакагаспадарчага машынабудаўніцтва Беларусі. Вялікая сталінская будоўля была закончана ў 1931 годзе. На месцы ўскрайнінага Гаю раскінуўся адзін з буйнейшых прымысловых раёнаў горада. Адсюль ва ўсе куткі краіны адгружаліся сельсакагаспадарчыя машыны: клейтоны, веялкі, сартыроўкі, конныя прыводы, якія адыгралі вялікую ролю ў справе механизациі соцялістычнай сельскай гаспадаркі.

Фашысцкія варвары ператварылі завод у руіны.

...Роўнай чарадой удоўж асфальтаванай дарогі выцягнулася вытворчыя і дапаможныя цехі, абсталёваныя першакласнай тэхнікай. На росце завода відаць, як далёка пайшла ўгару наша прымыловасць за пасляваенныя гады. У цэхах устаноўлены агрэгатныя, свідравальныя, такарныя, фрэзерныя, даўбёжныя станкі, шматтонныя паравыя молаты і прэсы; зманіраваны канвееры і паточныя лініі зборкі вузлоў і машын; паміж пралётаў наспынна рухаючца пад'ёмныя краны-ўкосіны; увядзены ў дзеянне розныя механизмы, прыстасаванні. Усе працэсы вытворчасці па вырабу дэталей, зборцы машын і пагрузцы іх на чыгуначныя платформы механизаваны.

Ад выпуску простых машын завод перайшоў на вытворчасць высокапрадукцыйных: складаных малатарань «МК-1100», маторных саломасіласарэзак, ільнотрапальных, кудзелепрыгатавальных, зернеачышчальных машын і сіласных камбайнаў. Машыны з маркай «Гомсельмаша» можна сустрэць у стэнах Украіны і Заходняй Сібіры, на прасторах Паваложжа і Сярэдняй Азіі, у прыбалтыскіх рэспубліках.


З года ў год расце прадукцыя завода. У 1949 годзе дзякуючы стаханаўскай працы рабочых і творчай ініцыятыве інжынерна-тэхнічных работнікаў завод перавысіў даваенны ўзровень вытворчасці. У 1951 годзе ў парадунні з 1940 годам выпуск валавой прадукцыі

павялічыўся больш, як у 2,6 раза. Толькі за два апошнія гады калектыву завода асвоіў выпуск 8 марак новых сельсакагаспадарчых машын.


Асабліва радасным для гомсельмашаў-

цаў быў 1951 год. Машынабудаўнікі з чесцю стрымалі слова, дадзенае правадыру народа ў таварышу Сталіну. Яны датэрмінова выканалі гадавы вытворчы план і адгрузілі сельскай гаспадарцы сотні машын звыш плана. 250 маторных саломасіласарэзак выпушчаны за кошт зэканомленага металу. Ад зніжэння сабекошту завод атрымаў калія 4 мільёнаў рублёў эканоміі, ад укаранення рацыяналізаторскіх прапаноў і вынаходстваў — 1 240 тысяч рублёў. Агульны прыбытак склаў больш 6 мільёнаў рублёў.

У гэтым годзе, на два з паловай месяцы раней тэрміну, гомсельмашаўцы асвоілі выпуск новых веялак-сартыро-



Дэпутат Вярхоўнага Совета БССР, майстар дрэваапрацоўчага цеха Н. Ф. Гарбачова расказвае становіцам Ксені Новікавай і Софіі Фракун аб прыёмах рацыянальнага раскрою драўніны.



Малады інжынер канструктарскага бюро Тацяна Сёмкіна і майстар зборкі Ф. К. Шырокай праглядаюць чарцяжы новай машыны

вак. Першыя партыі гэтых машын адгружены датэрмінова ў Калінінскую, Бранскую, Куйбышэўскую і іншыя вобласці краіны.

Машынабудаўнікі датэрмінова завяршылі студзеньскі план. Ва ўсіх цэхах разгарнулася спаборніцтва за пераход на калектывную стаханаўскую працу. За права называцца стаханаўскім змагаюцца калектывы ліцейнага, метызнаага, кавальска-прэсавага, механічнага цэха № 4, зборачнага цэха № 3. Многія ўчасткі перайшлі на калектывную стаханаўскую працу. Гомельмашаўцы горача падхапілі пачынанні наватараў краіны.

Па выніках Усесаюзнага спаборніцтва за IV квартал мінулага года калектыву завода прысуджана другая прэмія.

Вялікі ўклад у поспехі машынабудаўнікоў унеслі сваёй плённай працай жанчыны, якія складаюць абсалютную большасць рабочых завода. У цэхах і аддзелах шмат жанчын працуе інжынерамі-тэхнолагамі, урачамі, тэхнікамі, майстрамі. Шмат на заводзе і радавых работніц — станочніц, фармоўшчыц, стрыжнёўшчыц, токараў, якія самааддана працујуць нароўні з мужчынамі.

У дрэваапрацоўчым цэху майстрам па раскрою працуе зараз дэпутат Вярхоўнага Совета БССР Ніна Філіпаўна Гарбачова. Свой працоўны шлях яна пачала вучаніцай станочніцы і за добрую работу была вылучана на пасаду мастера. Зараз гэтая простая совецкая жанчына — дзяржаўны дзеяч. Людзі розных професій і ўзростаў звязтаюцца да яе за парадай і дапамогай. І заўсёды яна знаходзіць час разабраць скаргу або задаволіць просьбу. Многім станочнікам дапамагла яна авалодаць сваёй спецыяльнасцю. Станочніцы Захарэнка, Нові-



У дзіцячым садзе завода «Гомельмаш» выхоўваецца звыш 100 дзіцячай рабочых і служачых.

На здымку: кантралёр ліцейнага цэха Мар'я Фёдаравна Нікічіна пасля работы забірае з дзіцячага сада сваю дачку Валю.

кава, Жыдзецкая і Казакова працујуць зараз па метаду люблінскіх наватараў Лаурэатаў Сталінскай прэміі Антаніны Жандаравай і Вольгі Агафонавай.

Выдатныя жанчыны працујуць у ліцейным цэху. Яны — брыгадіры, майстры, фармоўшчыцы, стрыжнёўшчыцы, абрубшчыцы, наждачніцы. Жанчыны выступілі ініцыятарамі барацьбы за зніжэнне браку. Дзякуючы іх дапамозе ліцейшчыкі на 50 процентаў знізлі брак,


дабіліся вялікай эканоміі. Калектыву цэха вось ужо ў трэці раз прысуджаецца пераходны Чырвоны сцяг завода. І ў гэтым — вялікая заслуга жанчын. Ганна Бабічава, якая прышла ў цэх у 1930 годзе, кіруе зараз участкам стрыжнёўшчыц, дзе працујуць толькі яе выхаванкі. Участак з месяца ў месяц перавыконвае заданні. Стрыжнёўшчыцы Саладухіна, Балотная, Шаўцова, працујуць на самых адказных і складаных заказах, даюць па дзве і больш норм за змену. Абрубшчыцы Грыгоранка, Шапава, фармоўшчыца Калантай, наждачніца Акушка, з'ёмшчыца апок Матвеенка, выбаршчыцы Жук, Расанава і многія іншыя слáўна працујуць на карысць сваёй Радзімы.

Плённа працујуць жанчыны ў якасці інжынераў, канструктараў, тэхнікаў. У творчым садружстве з рабочымі яны стварылі шмат новых канструкцый машын. Ганна Нізаўцова — вядучы канструктар, дапытлівы вынаходца, здольны і таленавіты інжынер — распрацавала канструкцыю гноераскідальніка, а зараз працуе над стварэннем новай канструкцыі торфараскідальніка. Інжынер-канструктар Мар'я Крахмальная плённа працуе над удасканленнем дайльнай установкі. Малады спецыяліст інжынер-канструктар Ніна Яіна распрацоўвае канструкцыю халадзільніка. Тэхнік-канструктар Волкава стварыла новую канструкцыю аўтавадакачкі.

Тэхнік-канструктар Трафімук выбрана намеснікам старшыні заўкома.

... Калі з заводскім гудком канчаецца працоўны дзень, жанчыны спяшаюць на рабочы пасёлак, які трох гады назад вырас побач з заводам. Яго ўпрыгожваюць 26 двухпавярховых будынкаў. Тут працујуць магазіны, пошта, аптэка, банк, дзіцячы сад. У цэнтры горада, па Комсамольскай вуліцы, заканчваецца будаўніцтва чатырохпавярховага дома. Дзеци машынабудаўнікоў маюць магчымасць адпачываць летам у добраўпарадкаваным піонерскім лагеры. Намячаецца будаўніцтва дзіцячага санаторыя, а для рабочых — начнога санаторыя. Дзесяткі жанчын культурна праводзяць свой адпачынак у санаторыях і на курортах Крыма і Каўказа, у доме адпачынку «Чонкі».

Зараз жанчыны «Гомельмаша» самааддана змагаюцца за датэрміновае выкананне вытворчага плана 1952 года.



Інжынер-канструктарскага бюро завода «Гомельмаш» комсамолка Ганна Нізоўцава за работай у канструктарскім бюро.

Фото Н. Дзяругіна (БелТА)

САДРУЖАСТВА

У КАЛГАС імя Сталіна Шчучынскага раёна прыехалі гості — знатныя буракаводы братнай Украіны Фёкла Швідка і Мар'я Нагурна. Яны больш тыдня аб'язджалі калгасы Гродзеншчыны, знаёмліся з работай тутэйшых буракаводаў, перадавалі ім свой багаты вопыт вырошчвання высокіх ураджаяў цукровых буракоў.

... У калгасным клубе паўнютка людзей. Сустракаць гасцей сабраліся паляводы і гароднікі, прышлі звенявая з суседняга калгаса імя Ракасоўскага.

Першай папрасіла слова знатная звенявая калгаса імя Куйбышэва Кіеўскай вобласці дэпутат Вярхоўнага Совета УССР Фёкла Аляксандраўна Швідка. Яна перадала калгаснікам Гродзеншчыны прывітанне ад калгаснікаў Кіеўшчыны і пачала апавяданць, як ва ўмовах не зусім спрыяўшага леташняга надвор'я яе звяно сабрала па 935 цэнтнераў цукровых буракоў з кожнага гектара.

Звенявую слухалі з затоенай увагай, і толькі ледзь улоўны голас пачуўся з пярэдняга раду.

— 935 цэнтнераў буракоў з гектара! Гэтаж у нас і пяць гектараў столькі не дацуць...

— Дадуць! — сказала знатная буракаводка Украіны. — Не зямля, дык нашы руکі, наша кемнасць і машыны. Думаецце, у нас ураджай сам у рукі прышоў? Думаецце, мала напрацавалі мы на сваіх ланках? — з мяккім украінскім акцэнтам гаварыла Фёкла Аляксандраўна. — Глебы ў нас добрыя, самі ведаецце, які ўраджай дае украінскі чарназём. Але калі не прыкладі рук, то самая лепшая зямля нічога не дасць. У нашым-жа калгасе на тых-же чарназёмах паасобныя звені даюць толькі па 180 цэнтнераў буракоў з гектара.

Звенявая расказала, як буракаводы калгаса імя Куйбышэва з года ў год павышаюць культуру земляробства, павялічваюць колькасць угнаенняў у глебе, паляпшаюць апрацоўку зямлі і догляд пасеваў. Яшчэ стаяць у полі снапы, а калгасніцы бяруцца ўжо за падвозку гною пад зяблеве ворыва. Не паспеюць калгаснікі зvezci з поля ўраджай, як трактар пачынае лушчэнне сферні.

— А што вы робіце на сваім участку вясной? — пачуўся звонкі голас звенявай Лены Андруковіч. — Ці хапае на вашым полі вільгаці?

— Вільгаць трэба берагчы. Ранній вясной мы барануем зябліва ў два сляды — закрываем вільгаць, як кажуць агрономы. І высываем буракі таксама рана, яшчэ ў сярэдзіне красавіка. У нас такая прымета: калі паляводы ўсяліся за сяўбу ранніх збожжавых, то ведай — пара сеяць буракі.

— Раннія сяўба ў вільготную глебу — гэта гарантый высокага ўраджаю, — прадаўжала Фёкла Аляксандраўна. — Я ўжо не кажу пра угнаенні, пра грануляваны суперфасфат. які мы ўносім у радкі па аднаму цэнтнеру на гектар разам з насеннем буракоў. Што датычыцца угнаення, то кожнаму зразумела: чым яго больш — тым лепш. Мы, напрыклад, летась вывезлі на чатыры гектары 250 тон гною. А на вашай зямлі угнаенне ніколі не скончіць. Пра дотляд пасеваў трэба сказаць, што важнейшай работай з'яўляецца тут

шароўка міжраддзяў, прарыўка і праверка ўсходаў. Ад гэтага ва многім залежыць ураджай. Трэба ўмелы прарваць, а часам і падсадзіць бурачки, але роўнамерна па ўсёй плошчы, каб на гектары было не менш 110 тысяч раслін.

Звенявая раіць, як лепш правяраць усходы. Пакідаць у радках трэба самыя моцныя калівы, пасля пульхніць міжраддзі, падкармліваць маладыя расліны, каб забяспечыць хуткі рост бурака, а пасля накапленне ў ім цукру.

Потым выступіла Мар'я Васільеўна Нагурна — звенявая калгаса імя Леніна Каменец-Падольскай вобласці, Герой Соцыялістычнай Працы.

— Калі я ад'язджаю, нашы буракаводы наказвалі мне: «Ты едзеш, Марыйка, у гості да маладых беларускіх буракаводаў. Перадай ім наш вопыт, расскажи ім, як мы на кожнага



Герой Соцыялістычнай Працы Мар'я Нагурна і дэпутат Вярхоўнага Совета УССР, звенявая калгаса імя Куйбышэва Кіеўскай вобласці Фёкла Швідка сярод звенявых буракаводаў калгаса імя Андрэя Скідэльскага раёна.

Фото А. Карніцкага

ным з 226 гектараў сабралі па 405 цэнтнераў буракоў».

Пасля слова ўзяла Юзэфа Комар — звенявая суседняга калгаса імя Ракасоўскага Шчучынскага раёна.

— Таварыши! У нас сапраўднае вытворчае садружства. Нашы сёстры з братнай Украіны дзеляцца з намі сваім вопытам вырошчвання высокіх ураджаяў буракоў. А што гэта за культура — самі ведаеце. Невялікі бурак — кілаграм вагою, а ў ім 200 грамаў цукру. Я хачу сёння выклікаць Мар'ю Нагурну на соцыялістычнае спаборніцтва. Пачну даганяць яе. Вырашчу сёлета 500 цэнтнераў!

Буракаводы двух сумежных калгасаў імя Сталіна і імя Ракасоўскага заключылі дагаворы на соцыялістычнае спаборніцтва са знатнымі буракаводамі Украіны. Выступалі звенявая Алеся Паляжынская, Ірэна Вальмінская, Лена Андруковіч. Яны заклікалі ўсіх калгасніц напружыць свае сілы ў барацьбе за высокія ўраджай, забяспечыць першы ў рэспубліцы Скідэльскі цукровы завод уласнай сыравінай.

Была позняя ноч, а ў калгасным клубе ўсё яшчэ гарэлі агні. Цёпла развітваліся гості з маладымі буракаводамі, жадалі ім поспеху і пленнай працы.

А. МАТУСЕВІЧ.



В. Н. ПОЛА



Б. В. ПЛАТОНАЎ



Л. И. РЖЭЦКАЯ

СВЯТА БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА

А. БУТАКОЎ

ШТОГОДНЯЕ прысуджэнне Сталінскіх прэмій за выдатныя работы ў галіне навукі, вынаходства, літаратуры і мастацтва ёсць прайяўленне бацькоўскіх клопатаў нашай партыі і ўрада аб перадавых барацьбітах за росквіт сацыялістычнай культуры ў нашай краіне.

Сярод 104-х работнікаў мастацтва, удастоеных Сталінскай прэміі за 1951 г., ёсць група работнікаў беларускага тэатра імя Янкі Купалы, удастоеная Сталінскай прэміі за ўдзел у спектаклі «Пяюць жаваранкі» Кандрата Крапівы. Гэта — выдатнае свята не толькі для тэатра імя Янкі Купалы, але і для ўсяго беларускага мастацтва.

Тэатр імя Янкі Купалы — старэйшы і вядучы тэатральны калектыв нашай рэспублікі. Творчыя дасягненні яго шырока вядомы ў Маскве і Ленінградзе, на Украіне і ў Сібіры.

За 30 з лішнім год свайго існавання тэатр выхаваў вялікую плеяду выдатных майстроў тэатральнага мастацтва, сярод якіх значнае месца займаюць жанчыны. Беларускі народ добра ведае і горача любіць творчасць такіх выдатных актрыс тэатра, як народнай артысткі БССР лаурэата Сталінскай прэміі І. Ждановіч, як народных артыстак БССР О. Галіны і Л. Ржэцкай, як заслужаных артыстак рэспублікі В. Поля, Л. Шынко, С. Станюты, Р. Кашэльнікавай. Разам з вядомымі акторамі Г. Глебавым, Б. Платонавым, В. Дзядзюшкай, В. Владамірскім, К. Саннікавым, Г. Грыгонісам, Л. Рахленкай, Б. Кудраўцавым, І. Шаціла і многімі іншымі яны складаюць неад'емную частку творчага ансамбля тэатра.

У канцы 1944 года тэатр імя Янкі Купалы вярнуўся з Томска ў сталіцу сваёй рэспублікі, каб сваім баявым мастацтвам садзейнічаць агульнанараднай справе канчатковага разгрому фашысцкіх войск, аднаўленню зруйнаванай гаспадаркі рэспублікі.

Праходзіць чатыры гады — і калектыв тэатра дабіваецца першага буйнага творчага поспеху за пасляваенны перыяд. За пастаноўку спектакля аб легендарным герою беларускага народа Канстанціне Заслонаве яму прысуджаецца Сталінская прэмія. Сярод артыстаў, удастоеных высокага звання лаурэата, была і народная артыстка БССР І. Ждановіч.

... Праходзіць яшчэ чатыры гады — і тэатр атрымлівае новую творчую перамогу: за пастаноўку радаснага, аптымістычнага спектакля «Пяюць жаваранкі» шасці яго ўдзельнікам на чале з рэжысёрам К. Саннікавым прысуджаецца таксама Сталінская прэмія. Высокое званне лаурэата атрымлі-


ваюць народны артыст СССР Б. Платонаў, народныя артысты БССР В. Дзядзюшка, Л. Ржэцкая, заслужаная артыстка БССР В. Пала і маладая актрыса Л. Драздова.

В. Дзядзюшка выконвае ў спектаклі «Пяюць жаваранкі» цэнтральную ролю — старшыні калгаса «Новая ніва» Пытляванага. У час спектакля гледачы забываюць, што Пытляваны — гэта мастацкі образ, створаны талентам драматурга і актора. Жэсты і слова яго бязмежна натуральныя, паходка размашыстая і ўпэўненая, здаецца, што думкі, пачудці і слоўы Пытляванага-Дзядзюшкі нараджаюцца тут-же, непасрэдна на сцэне: ці то ў чыстай і ўтульнай хаце Аўдоцці Вярбіцкай, ці ў чеснай і халоднай канторы Пытляванага, ці на нарадзе ў аўкоме, ці на вяселлі Насці і Міколы.


Актор дабіўся поўнага сцэнічнага пераўласаблення — і створаны ім образ ажыў на сцэне ва ўсёй сваёй рознастайнасці. Глядач выразна бачыць, як ад першай да апошняй карціны спектакля Пытляваны расце, развіваецца і перараджаецца, як паступова злятае з яго ўсё адстале, закаранелае — зазнайства і баўхальства, імкненне жыць толькі дзеля сытасці, у бескультур'і, ва ўласніцтве, што штурхает яго на разарэнне грамадской гаспадаркі калгаса. Пасля сцэны ў аўкоме, дзе Пытляваны-Дзядзюшка з вялікай цяжкасцю, але паступова і ўрэшце рашуча ўсведамляе свае памылкі, глядач бачыць, як зневесне і ўнутрана змяняецца старшыня. Глядач глыбока верыць у тое, што ўсіхвалівания, глыбока прачутыя слова Пытляваны-Дзядзюшка не кідае на вецер, што яго калгас, у якім ёсць шмат цудоўных людзей, сапраўды ў бліжэйшы час выйдзе зноў у перадавыя.

Вобразы наших сучаснікаў — любімая і лепшыя ролі В. Дзядзюшкі. Мірон Бокуць у «Пагібелі воўка» Э. Самуйлёнка, Крушына ў «Канстанціне Заслонаве» А. Маўзона, Пытляваны ў «Пяюць жаваранкі» К. Крапівы, папаша Фларымон у спектаклі «На досвітку» А. Макаёнка — вось далёка няпоўны пералік лепшых ролей таленавітага артыста.

Яшчэ больш вядомы беларускаму гледачу артыст Б. Платонаў. За пасляваенныя гады ён стварыў цэлую галерэю выдатных сцэнічных персанажаў, сярод якіх найбольшай папулярнасцю карыстаецца натхнёны вобраз Канстанціна Заслонава — героя-барацьбіта за шчасце беларускага народа. Разумнага партыйнага кірауніка большэвіцкага падполля Максіма Іванавіча малюе Б. Платонаў у спектаклі «Гэта было ў Мінску» А. Кучара. Талент актора шырокі і шматганны.



К. Н. САННІКАУ



Л. С. ДРАЗДОВА



В. І. ДЗЯДЗЮШКА

З няменшым поспехам іграе ён светлы шэкспіраўскі вобраз палымяна Рамэо, купца Лапахіна ў «Вішнёвым садзе» А. Чэхава. Востры юмар, пачуцце сатыры і камедыйнасці бачыць глядач у таленце артыста, калі ён іграе пустога шляхціча Быкоўскага ў «Паўлінцы» або падхаліма Зёлкіна ў сатырычнай камедыі К. Крапіўны «Хто смеецца апошні».

У вобразе Туміловіча ў спектаклі «Пяюць жаваранкі» Б. Платонаў з новай сілай раскрывае сваё майстэрства, свае здольнасці даваць цэлыя, манументальныя вобразы перадавых совецкіх людзей — будаўнікоў комунізма. Туміловіч — старшыня калгаса «Светлы шлях» у выкананні Б. Платонава — рэзка адрозніваецца ад Пытляванага не толькі сваім знешнім выглядам, але перш за ўсё ўнутраным складам сваёй душы, сваім светапоглядам, палымяным імкненнем у комуністычнае заўтра. Ён — спакойны і разважлівы кіраўнік, непаспешлівы, але справядлівы ў рашэннях, дзеяннях, мяккі і ўважлівы ў абыходжанні з людзьмі, непрымірымы да за каранеласці і рутынёрства, цвёрды і настойлівы ў палітыцы калгаснага будаўніцтва.

Невысокая, каранастая фігура Туміловіча-Платонава, яго спакойны, упэўнены, ласкавы позірк — усё гэта выклікае гарачыя сімпатыі гледача. Вобраз Туміловіча па п'есе больш бледны, чым вобраз Пытляванага, але дзяячуцы яркий, таленавітай ігры актора становіцца цэнтральным, глыбока запамінаецца.

Адна з вядучых актрыс тэатра — Л. Ржэцкая перайграла за сваё шматгадове творчое жыццё дзесяткі ролей. Беларускі глядач з удзячнасцю ўспамінае многія створаныя Л. Ржэцкай вобразы, напоўненыя вялікай эмацыянальнай сілай, шчырасцю і прастатой выканання. Іграючы такія ролі, як Кручынінай у п'есе «Без віны вінаватыя» і Мурзавецкай у «Талентах і паклонніках» А. Остроўскага, Сакаловай у «Апошніх» М. Горкага або Фразіны ў камедыі Мальера «Скупы», артыстка не заўсёды была задаволена імі, бо маўрила сыграць ролю простай і сумленнай радавой совецкай жанчыны, з яе высокароднымі пачуццямі і думкамі. З велізарнай цікавасцю яна працавала над такімі ролямі, як цёці Каці ў камедыі «Хто смеецца апошні» і падпольнага арганізатора ў п'есе «Гэта было ў Мінску».

Яшчэ больш па душы прышлася актрысе роля Аўдоцці Захараўны — лепшай цялятніцы калгаса «Светлы шлях» у п'есе «Пяюць жаваранкі». Вобраз гэтых сустракаецца ў спектаклі толькі ў двух карцінах, але ён настолькі выразны і каларытны, што глядач не можа забыць яго. Аўдоцця Захараўна — гэта перш за ўсё глыбока любячая маці, сумленны і скромны працаўнік. Яе мяккая, задушэўная гутарка, увесе унутраны склад яе душы глыбока народны, паэтычны.

Паўліна Бохан у тым-же спектаклі — гэта жывы і жыццёрадасны вобраз у выкананні В. Поля. Яна поўна кіпучай энергіі, задорнага юмару і радаснага смеху. Як Туміловіч і яе сяброўка Наста, яна чалавек неспакойны, неўгамаваны. Яна разумее хараштво заможнага і культурнага жыцця со-

вецкага калгасніка і смела змагаецца за яго, не супакойваеца на дасягнутым, ідзе ўсё ўперад. Накіраваныя ў будучыню думкі, гарачыя і пераканаўчыя слова Паўліны, поўныя здаровага юмару, сталі роднымі для выканаўцы. Актрыса іграе свабодна і разам з тым мякка, без лішніх шаржыроўкі.

Сакавітасцю, яркай выразнасцю і вялікай змястоўнасцю адметны ўсе вобразы, створаныя В. Поля за апошнія гады: карміліцы ў трагедыі «Рамэо і Джульета», Наталлі Коўшык у камедыі «Калінавы гай», Надзея Пятроўны ў п'есе «Цытадэль славы». З новай яркасцю зазияў талент В. Поля ў ролі Паўліны, зробленай актрысай з тонкім майстэрствам.

Побач з вядучымі акторамі ў спектаклі «Пяюць жаваранкі» іграе зусім маладая актрыса Лілія Драздова. Два гады назад яна сядзела яшчэ за студэнцкім столом Беларускага дзяржаўнага тэатральнага інстытута.

Адказная роля Насці Вярбіцкай — першая самастойная работа маладой актрысы. Яе Насця, як і ўсе дзяўчата нашай краіны, — упартая і настойлівая ў дасягненні пастаўленай мэты. У Л. Драздовай яшчэ няма таго майстэрства і сценічнага вопыту, якім ў дасканаласці валодаюць вядучыя акторы тэатра. Але яна падкупае глыбокай шчырасцю і непасрэднасцю выканання. Яна добра зразумела характар Насці, таму што ён блізкі ёй сваімі смелымі марамі аб будучым, сваёй гатоўнасцю аддаць усе свае веды, сваё ўменне дзеля нашага светлага заўтра.

К. Саннікаў — рэжысёр гэтага выдатнага спектакля аб шчасці мірнага калгаснага жыцця — таксама шырока вядомы гледачу сваімі палымянимі, глыбока змястоўнымі і высокамастацкімі спектаклямі. За 15 год работы ў тэатры імя Янкі Купалы ён паставіў каля 10 п'ес беларускіх драматургаў на сучасныя тэмы. У такіх спектаклях, як «Партызаны» К. Крапіўны, над якім рэжысёр працаў разам з Л. Рахленкам, «Пагібель воўка» Э. Самуйлёнка, «Канстанцін Заслонаў», «З народам», «Цытадэль славы», «На досвітку», найбольш поўна праявіўся яго мастацкі талент, яго любоў да маладых беларускіх драматургаў.

Спектакль «Пяюць жаваранкі» радуе праўдай жыцця, добрым веданнем сучаснай рэчаіннасці, глыбокім пранікненнем у сутнасць вобразаў совецкіх людзей. Ён развіваеца цікава і захапляюча. У ім ёсць сапраўдная страсць і драматычная напружанасць. У гэтым вялікай заслуга рэжысёра К. Саннікава і ўсіх удзельнікаў спектакля.

Высокая ўрадавая ацэнка, даная спектаклю «Пяюць жаваранкі», прысуджэнне шасці яго ўдзельнікам пачэсных Сталінскіх прэмій патрабуюць ад калектыва купалаўцаў новых творчых намаганняў для стварэння поўнацэнных мастацкіх твораў аб выдатных людзях нашай краіны. У гэтым годзе тэатр імя Янкі Купалы павінен стварыць такія спектаклі, якія-б на дэкадзе беларускай літаратуры і мастацтва ў Москве з новай сілай прадэманстравалі рост і росквіт беларускай совецкай тэатральнай культуры.

Аляксандр МІРОНАЎ

Апавяданне

Мал. В. Ціхановіча



КЛЯПВА



УДЗВЕРЫ пастукали — спачатку асцярожна, потым не- цярпліва.

— Зараз, — сказала фрау Марта і адчула, як трывожна, сумна заныла сэрца. — Адну хвілінчуку, дайце адзеца.

— Гэта за мной, — шапнуў Гейнц. І маці, таксама шэптам, адказала:

— Так, за табой...

Так ужо было аднойчы — можа пятнаццаць год назад, можа і ўсе дваццаць: такі-ж нецярплівы стук у дзвёры, потым п'яныя штурмавікі, разгром у кватэры і на развітанне — суроўыя, любячыя, непрыміръмыя вочы мужа, матроса Ганса Фабелера, які з таго часу так і не вярнуўся. І таму цяпер зноў сумна і трывожна заныла сэрца ад нядобрага прадчування.

А тыя, за дзвярыма, не хацелі чакаць. На дзвёры пасыпаліся частыя, гучныя ўдары, і калі фрау Марта зняла кручок, дзвёры расчыніліся імкліва і страшна.

— Вы Марта Фабелер? — спытаў інспектар паліцыі, пераступаючы парог.

— Фрау Марта Фабелер, — адказала маці. — Так, гэта я.

— Няважна! Дзе ваш сын?

Гейнц выступіў з цемры, і маці міжволі здзівілася: ужо здолеў апрануцца. Твар у яго быў спакойны, ружовы са сну, а вочы, як у бацькі, у Ганса Фабелера, у ту ю памятную нач: суроўыя, любячыя, непрыміръмыя.

Фрау Марта моўчкі глядзела, як двое паліцэйскіх старажынны, хутка, умела перавярнулі ўвесі іх небагаты скарб. Нават у кошычак з вязаннем зазірнулі, нават пашарылі пад матрацамі на ложках.

— Нічога няма, — сказаў адзін.

— А што вы шукаеце? — спытаў Гейнц, насмешліва ўсміхаючыся аднымі вачымі.

— Дзе лістоўкі? — прыжмурыўся інспектар. — Дзе гэта зараза?

— Лістоўкі? — з недаўменнем паціснуў Гейнц плячамі. — А ты мне іх даваў?

— Узяць! — махнуў інспектар рукой на Гейнца, і паліцэйскія сталі па абодвух баках яго. — Там загаворыш. Марш!

Гейнц павярнуўся да маці, і вочы яго сталі цёплыя, пяшчотныя.

— Нічога, я хутка вярнуся, — сказаў ён.

Ён спакойна вышаў з пакоя, нібы накіраваўся на прагулку. За ім вышлі начныя госці. Фрау Марта прычыніла дзвёры, накінула кручок і пастаяла ля іх, прыслухоўваючыся, пакуль у аддаленні не сціх матор аўтамабіля, які паймчай сына. Вось і другога няма: спачатку Ганс, а цяпер Гейнц... Ці вернецца? Слёз не было, слёзы выплаканы даўным-даўно, без астатку, і толькі сэрца баліць, шчыміць: сэрц б маці, якое збалела ад пастаяннай трывогі за свайго хлопчыка. Што яны могуць зрабіць з ім?

Машынальна, амаль бяздумна, фрау Марта ўзялася парадковаца пакой. Паправіла сваю пасцель, а пасцель Гейнца засцяліла падзённаму: спатрэбіца не хутка. Скруціла ў клубок зблытаныя абыяк ніткі. Зноў паклала на палічку книгі хлопчыка. Што яны могуць яму зрабіць? У чым абвінаваціць? У тым, што наперакор забароне паліцыі пабываў у дэмакратычным сектары Берліна, на злёце барацьбітой за мір? Няў-

жо за гэта доўга трываць будуць? У адмаўленні разгружаць ваянную зброю з караблём, якія прыходзяць у порт? Усіх, хто адмаўляецца, не перасадзіш. А адмаўляюцца амаль усе. У галасаванні супроць рэмілітарызацыі? Але тады на адной толькі верфі «Дойчланд» прышлося-б арыштаваць трох з лішнім тысячамі чалавек, якія як і яе хлопчык, сказаў рашучае «не!» падрыхтоўцы новай вайны. Дык у чым-ж?

Ад гэтых думак стала крыху спакайней. Бадай, Гейнц праў: ім прыдзецца адпусціць яго. Шкада, што ўдалося пагаварыць так нямнога. Учора вярнуўся, увесі вечар расказваў аб берлінскіх сустэрэах, аб дэманстрацыі, аб сваіх знаёмствах з рускімі, з палякамі, з французамі, — расказваў так, што яна, і двух фраз не змагла ўставіць. А цяпер прышлі гэтыя — і вось няма яго, павялі. Нічога, вернецца і тады нагаворымся аб усім...

Фрау Марта падышла да шафы павесіць на месца плацце, сарванае і кінутае на крэсла паліцэйскім. На дне шафы яна ўбачыла новы сіні пінжак сына, — першы ў яго жыцці пінжак, які ўдалося ім купіць, калі Гейнц атрымаў, нарэшце, работу ў парту. Відаць, упаў, а паліцэйскія, спяшаючы, не зауважылі. У гэтым пінжаку Гейнц ездзіў туды... Маці падняла пінжак, пагладзіла яго рукой, як пагладзіла-б і хлопчыка, калі-б за ім не прышлі. Пад трапяткай далонню штосьці адказала лёгкім, ледзь чутным шуршаннем, і тады фрау Марта абмацала ўнутраную кішэню і выцягнула з яе ўчаствёра складзены аркуш паперы. «Дык вось што яны шукалі!» — зразумела яна.

Раніцай яна ішла па вуліцах, у порт, куды не магла не пайсці. Там — сябры яе сына. Яны чакаюць яго, і гэтым сябрам павінна яна прынесці і сумную вестку, і тоё, што прывёз яе хлопчык адтуль.

Шэры ранішні змрок ахутвае горад, і ў ім яшчэ больш уродлівымі, яшчэ страшнейшымі здаюцца руіны абарончых вуліц. Цэлыя кварталы — без малейшай адзнакі жыцця. Толькі дзе-ні-дзе ў падвалах, што засталіся ад некалі высокіх, прыгожых будынкаў, відаць свято ў падслепаватых вокнах. І яшчэ — у драўляных, наспех збудаваных бараках. У гэтых падвалах і бараках жывуць тысячи гаражан, такіх, як Марта Фабелер і яе сын. Іншага месца для іх няма...

Міжволі ўспамінаюцца ўчарайшыя слова Гейнца:

— Калі-б гроши, якія наш народ выплачвае амерыканцам, звярнуць на мірныя мэты, мы будавалі-б акурат ста каменных трохпавярховых дамоў у дзень!

Будавалі-б, але не будуем. Янкі не хочуць, каб мы будавалі мірнае жыццё, не дазваляюць будаваць яго. Але тоёсё будуем і мы. Хоць-бы вось гэта...

Фрау Марта з нянавісцю глядзіць на доўгія каменныя грамады, якія займаюць цэлыя кварталы. Казармы... Іх казармы, амерыканскія. І вось у гэтых новенъкіх, у нямецкім стылі, асабняках, пабудаваных нямецкімі рабочымі на нямецкай зямлі, таксама жывуць афіцэры — янкі. Тут усё для іх: казармы, асабнякі, магазіны, рэстараны, кіно... А для немцаў? Руіны, падвалы, баракі. І яшчэ нязграбны, грамоздкі, велізарны помнік Бісмарку, адноўлены па распараджэнню ўрада на сродкі поўгалоднага, поўраздзетага нямецкага народа. Так, Гейнц праў: мы чужыя ў сваім уласным горадзе, на сваёй уласнай, на нямецкай зямлі. Гаспадары — тыя: у казармах, у асабняках. А мы — слугі. Марта Фабелер ведае гэта па сабе: на якія сродкі сталі-б яны жыць, калі Гейнц

быў беспрацоўным, калі-б яна не брала для мыцця брудную, заношаную бялізну амерыканскіх салдат?

Але пра гэта лепш не думаць. У кожным разе лепш не думаць пра гэта сёння, калі хвалюе зусім іншае. Прыдзе дзень, і ад заакіянскай іржаўчыны, якая запаганіла іх горад, іх зямлю, не застанецца і следу. Іх прымусіць вярнуцца ў сваю Амерыку. Так хоча народ — і так будзе. І каб так было хутчэй, фрау Марта Фабелер накіроўваецца ў порт.

А ў парту пачынаецца жыццё. Прабуючы сілы, ляніва варушаць жураўлінімі шыямі доўганаогія партальныя краны, падырквашы маторамі грузавікі, на астыўшай вадзе папыхваюць дымком і парай нізкабортныя буксіры. Ля прычала бясконцай чаргой выстраіліся для пагрузкі і выгрузкі акіянскія параходы, і ў тым ліку шмат амерыканскіх са зброяй. На прыстані тоўпяцца кучкі грузчыкаў, якія дакурваюць апошнюю сігарэту перад пачаткам работы. І калі ў канцы прычала паяўляецца высокая сівая жанчына з адкрытым супроводом тварам, многія кідаюць у ваду акуркі і, чакаючы, глядзяць у бок яе.

— Фрау Марта Фабелер, — гаворыць хтосьці.

— Маці нашага Гейнца...

Фрау Марта падыходзіць да першай кучкі, і амаль заразжа кучка вырастает ў натоўп.

— Добрай раніцы, фрау Фабелер! — чуеца з натоўпу.

— Добры дзень, Марта!

— Што здарылася?

І Марта Фабелер пачынае гаворыць. Яна гаворыць спакойна, без слёз у голасе, без хвалявання — так, як гаворыўбы яе хлопчык, калі-б уначы за ім не прышлі. Яна гаворыць, і людзі ўслухоўваюцца ў кожнае яе слова, і ўсё новыя грузчыкі ціха-ціха, каб не перашкодзіць, падыходзяць да натоўпу.

— Гейнц не прыдзе на работу, таварышы, — гаворыць яна. — Сёння ўначы Гейнца арыштавалі за тое, што ён быў там, ва ўсходнім сектары Берліна, куды вы самі паслалі яго. Ён прывёз адтуль вось гэта, — фрау Марта раскручвае аркуш паперы, — і я падумала, што вы павінны пачуць, што напісана тут.

Фрау Фабелер абводзіць поглядам шчыльную сцену старых і маладых, што яе акружаюць, і ў кожных вачах бачыць і нецярплівасць і загад:

— Чытай!

— Тут напісана зусім нямнога, некалькі слоў, — гаворыць яна і павышае голас так, што яе чуюць у дальніх радах: — «Мы, партовыя рабочыя і маракі розных краін, даем клятвеннае абязцяне ўсімі мерамі змагацца супроты транспартным і выгрузкі ваенных матэрыялаў, на чыіх-бы суднах і з якіх-бы краін гэтыя матэрыялы ні былі дастаўлены. Народам — дружба! Míry — mír!».

— А далей? — пытае хтосьці. — Што далей у гэтай клятве?

— Далей ідуць подпісы, — гаворыць фрау Марта. — Іх многа: Джэмс Эрбінг — Сідней, Аўстралія, Патрык Холтс — Лондан, Англія, Рэнэ Булье — Марсель, Францыя, Вікторью Міляці — Генуя, Італія, Олаф Свенсан — Осло, Нарвегія...



— А мы? — чуеца з натоўпу. — А наш подпіс пад клятвой?

У гэтым пытанні, у яго тоне — і нецярплівасць, і трывога. Фрау Марта глядзіць на пытаючага, і на супровод, адкрытым твары яе ўпершыню за мінулую ноч і за гэтую раніцу паяўляеца светлая ўсмешка.

— Тут ёсьць і ваш подпіс, сябры. Пакуль ён стаіць апошнім: «Гейнц Фабелер — Гамбург, Германія». Але хутка за ім вырастуць дзесяткі новых подпісаў.

У натоўпе праносіцца ўздых палёгкі, і твары грузчыкаў таксама святлеюць. Яны расступаюцца, праpusкаючы да фрау Марты невысокага, шырокагрудага чалавека з качагарскай сеткай на голай шыі, з кароткай трубкай у зубах.


— Тут няма нашага подпісу, — не зусім правільна гаворыць ён па-німецку, — а наш подпіс таксама павінен стаяць пад гэтай клятвой.

Бліжэйшы грузчык падстаўляе спіну, і на спіне яго, як на стале, раскладвае качагар аркуш з клятвай на вернасць міру. Хтосьці працягвае загадзя змочаны слінай хімічны аловак і качагар старанна, літару за літарай, упісвае яшчэ адзін радок:

«Пітэр Ван-Стывенер — Амстэрдам, Галандыя».

— Так будзе лепш, — гаворыць яна. — Так правільней.

Судны пачынаюць перақлікацца меладычным перазвонам шклянак: восем гадзін. Грузчыкі разыходзяцца па караблях на работу, але ні адзін з іх не падымаецца на борт амерыканскіх караблёў са зброяй. І калі на караблях з мірнымі грузамі ўжо кіпіць звычайная, напружаная работа, калі нікому няма часу нават зірнуць на Марту, яна ўсё яшчэ стаіць на прычале і глядзіць на караблі, на грузчыкаў, на маракоў, і думae абытym, што — не, не бываць вайне, калі ўсе яны, увесі свет гавораць падпальшчыкам вайны рашукае і непахіснае «не!».





СЕЛЬСКІ ЎРАЧ

П. ПАУЛОВІЧ

ПА ПРЫСТУШКАХ ганка павольна падымалася жанчына. Яна спынілася на верандзе, зашклёнай з усіх бакоў, развязала на галаве шарсцянную хустку, перавяла дыханне. Праз шыбы, размалюваныя марозам, праглядвалася сонца. Быў яркі, перадвясені дзень.

Увайшоўшы ў прыёмную амбулаторыі, жанчына пакланілася сядзейшай за столом дзяўчыне ў беласнежным халаце і касынцы, памечанай чырвоным крыжыкам. Дзяўчына ветліва сустрэла хворую, прапанавала сесці.

— Даўно вы ў нас не былі, — сказала яна.

— Але, міная, даўненъка. А вось цяпер нешта нездаровіцца...

Фельчарыца Зінаіда Адацкевіч запісала нешта ў амбулаторную картку і правяла хворую ў кабінет урача.

Тут была такая цішыня і чистата,

што хворая міжволі спынілася ля патрона, не рашаючыся ступіць у адсырэўшых валёнках па фарбованай падлозе.

Ёй насустроі паднялася высокая стройная жанчына з быстрым ветлівым поглядам. З-пад накрухмаленай шапачкі віднеліся акуратна прычасаныя густыя светлыя валасы.

— Праходзьце, калі ласка, сядайце, — скорагаворкай прамовіла яна, узяўшы хворую пад руку. — Я ўжо думала, што вы нас зусім забылі.

— Ой, доктар, рада-б вас не турбаваць, ды вы самі так прывучылі: ледзь занядужаў — да ўрача...

Клаўдзя Арцёмаўна ўсміхнулася і дастала фанаскоп. Яна ўважліва выслушала хворую, праверыла крывяны ціск. Валодаючы дасканалымі метадамі ранній дыягностыкі, урач, аднак, нічога сур'ёзнага не выявіла ў хворай, якая ўжо даўно знаходзілася на дыспансер-

У гінекалагічным аддзяленні Парэцкай больніцы. Ля пасцелі хворай Л. Шарко з вёскі Вертылішкі Гродзенскага раёна медыцынскія сёстры (злева направа): Э. Насалёва, З. Лынькова і галоўны ўрач К. А. Калікан.

Фото А. Дзітлава

ным уліку. У яе была старая анемія, і ўрач прызначыла ёй паўторнае фізічнае лячэнне. Потым яны напросту пагутарылі.

— Як здароўе Браніслава? — спыталася Клаўдзя Арцёмаўна.

Жанчына неяк а сразу зазяла і адказала:

— Дзякуючы вам, мой Браніслаў зусім здаровы. Калі-б не вы, страціла-б я роднага сынка.

З юнаком Браніславам Клаўдзя Арцёмаўна ўпершыню сустрэлася ранній вясной 1945 года, калі на Франтах яшчэ ішлі жорсткія бай. Яна тады прыехала ў зруйнаванае гітлераўскімі захопнікамі беларускае сяло Парэчча.

Калі сялянка К. даведалася аб прыездзе ўрача, яна зараз-жа папрасіла яе паглядзець цяжка хворага сына, які ляжаў поўпрытомны, з высокай тэмпературай.

НОВАЕ ЖЫЦЦЁ

Вы не бывалі ў нашых Мінках! Прыезджайце! Усяго чатыры кіламетры ад Смаргоні. Як выйдзеце на бальшак, па левы бок пачнецца сядзіба Смаргонскай МТС, па праўы — наша вёска.

Ніколі не думала, што Мінкі зажывуць па-новаму. А вось давялося ўбачыць, як трактар заворваў апошняя межы.

Цяпер у любой хадзе знайдзеце стопкі акуратна складзеных кніг на этажэрцы, у многіх убачыце швейныя машыны, патэфоны, нікілёвыя ложкі, амаль кожны чацверты двор выпісвае газету або часопіс.

Раніцай дзееці вясёлай гурбой бягучуць у школу, а вечарам бацькі іх садзяцца за парты.

Памаладзелі Мінкі, а з імі і народ. Поўека пражыла я, не ведала граматы. Думала, так і памру. А совецкая ўлада дала мне сілы пачаць новае жыццё, навучыцца пісаць, чытаць. А галоўнае — сэрцам я зразумела, што няма для мяне ўлады больш роднай. Сама пераканалася, што яна хоча зрабіць земляробаў культурнымі, пісьменнымі людзьмі, а жыццё наша — светлым, шчаслівым.

Калі ў нас загаварылі аб калгасе, я першай падала заяву, не слухаючы падкулачнікаў. Працууючы радавой калгасніцай, я не лічылася з часам, старалася ад маладых не адставаць...

Мінула трох гады. Зараз я працую старшинёй нашага Карапеўскага сельсовета. Ад Мінак да Карапеў — рукою падаць.

Памятаю, калі выбралі мяне дэпутатам абласнога Совета дэпутатаў працоўных і старшинёй сельсовета, я ночы не спала, усё хвалявалася: як-же гэта я, простая калгасніца, буду выконваць дзяржаўную работу? Раней я, акрамя

хатнай гаспадаркі ды гароду, нічога не ведала, а зараз прадстаўляю ў вёсцы совецкую ўладу. Сельсовет у нас не маленькі — 19 вёсак, якія яднаюцца ў сем калгасаў.

Совецкая ўлада заўсёды дапамагае таму, хто цягнецца да ведаў. Кожны месяц я наведваю семінар і ўжо другі год вучуся ў палітшколе, вывучаю біяграфію таварыша Сталіна.

Кожны месяц праводжу сесію сельсовета, два разы збіраю сельвыканком. Усе нашы калгасы своечасова здаля хлебапастаўкі дзяржаве, не спазніліся і з пасевам азімых, да восьмага сакавіка поўнасцю закончылі вывазку лесу. Зараз яны дзейна рыхтуюцца да вясны: ачысцілі насенне, праверылі на ўсхожасць, адрамантавалі інвентар.

Памятаючи народную мудрасць, «Кладзі гной густа — не будзе ў свірне пуста», калгаснікі своечасова ўгноілі глебу і спадзяюцца сабраць ураджай па 14—16 цэнтнеру з гектара.

Пройдзеш па калгасах — сэрца радуеца. Усе жывёлагадоўчыя фермы ў камплектаваны. Усюды стаяць гладкія коні, каровы, шмат свіней, авечак.

Як толькі ўвойдзеце ў Карапеў — адразу вам кінуцца ў очы сельсовет і хата-чытальня. Яны пабудаваны нядаўна. Цяпер наша моладь мае дзе павесяліцца. У хадзе-чытальні працуюць гурткі самадзейнасці, ёсць пакой, дзе калгаснікі чытаюць свежыя газеты, часопісы.

Ганна СТРАХ,
старшина сельсовета

Маючы сямігадовы стаж, урач прымяніла ўсе свае веды і вопыт, дні і ночы праседжвала ля пасцелі хворага, і праз два тыдні ён паправіўся. Гэты выпадак быў пачаткам славы сельскага ўрача.

З дапамогай мясцовых партыйных і совецкіх арганізацый Клаўдзі Арцёмаўніч удалося атрымаць старавіннікі домік. Пасля капітальнага рамонту тут была адкрыта больніца на 15 коек. Паступова расширалася сетка і іншых лекавых установ, ствараўся калектыв сярэдніх медыцynskих работнікаў.

... Закончыўшы амбулаторны прыём, Клаўдзі Арцёмаўна паспяшыла ў стаціонар. Ёй паведамілі, што ў радзільне аддзяленне паступіла маладая калгасніца, яна знаходзілася на асобым уліку.

Насустрач выбегла ўстрывожаная маці рожаніцы.

— Доктар, ратуйце маю дачку! Родзіць-жа яна першы раз...

— Нічога, нічога. Усё будзе добра.

Клаўдзі Арцёмаўна злёгку абняла жанчыну, супакоіла.

Пераступіўшы парог радзільнага аддзялення, яна адразу стала сур'ёзнай. Хоць паталагічныя роды для яе не былі навіной, усё-ж яна крыху хвалявалася. Галоўнае пры такіх родах — асцярожнасць. Трэба было палегчыць болі, не дапусціць ускладненняў.

Раптам пачуўся голас дзіцяці.

Усмешка невыказнай радасці кранула тонкія губы маці, у вачах успыхнулі іскаркі шчасця.

— Сын!

Не менш радаснай і шчаслівай была Клаўдзі Арцёмаўна.

У палатах больніцы ўтульна і ціха. Не скрыпніць дзвёры, не звякні пасуда. Дываны і тапачкі робяць кожны крок мяккім, бяспушным. Уесь медыцынскі персанал перайшоў на шопатную гутарку. Відаць, што людзі паслядоўна і ўпарты ўкаранилі спецыяльны рэжым, які ахоўвае хворага ад усіх адмоўных фактараў навакольнага асяроддзя.

— Ну, як чуецеся? — спытала Клаўдзі Арцёмаўна хворую, якая ляжала на крайнім ложку.

Тры дні назад урач заўважыла ў яе адзнакі пнеўмоніі. Медыцынскі персанал акружыў хворую клопатамі і ўвагай. Ёй паставілі крывяносныя банкі, увялі пеніцылін. Раніцай у яе была ўжо нармальная тэмпература. У больніцы яна сама бачыла, як урач і сёстры выхаджваюць хворых, як змагаюцца за жыццё чалавека. І зараз яна не змагла стрымаць радасных слёз.

— Дзякую, доктар, вам і сястрыкам вашым, — шаптала яна ўсіхваліваная. — Хіба мы пры польскіх панах маглі думачь аб такім шчасці? Дзякую родному Сталіну!

Для совецкага ўрача няма нічога да-

ражай, як бачыць плады сваіх намаганняў — выратаванага чалавека. Высокародная місія!

Дружны калектыв гэтай маленькой сельскай больніцы за апошняя гады творча вырас, паднялася культура медыцынскага абслугоўвання насельніцтва.

Клаўдзі Арцёмаўна Калікан — галоўны ўрач больніцы — часта звярталася да прац вялікага фізіёлага Паўлава, пазнавала новыя, больш дасканалыя методы лячэння.

Калектыв больніцы здолеў забясьпечыць усе лячэбныя кабінеты і лабаратарыю выдатным медыцынскім абсталяваннем і інструментарыем. Яшчэ зусім нядаўна больніца не мела фізіятрапеутычнага абсталявання. Цяпер яно ёсць. Калектыв авалодаў фізічнымі методамі лячэння. У кабіненце хорыя атрымліваюць солюкс, дарсанваль, гальванізацыю.

Вечарамі ўвесь калектыв больніцы збіраецца, каб абмеркаваць, што новага прынёс яму працоўны дзень, намедзіць, з чаго пачаць дзень заўтрашні, як дабіцца новых поспехаў у сваёй творчай работе.

Пасля работы Клаўдзі Арцёмаўна прымаецца за вучобу. Яна павінна яшчэ нешта пачытаць, заканспектаваць, прагледзець свежыя часопісы і газеты. Да познай ночы не гасне свято ў яе кабіненце.



На здымку: піонерскі збор 4-га атрада 7-й сярэднай школы горада Полацка, прысвечаны тэме: «Вялікія сталінскія будоўлі на Волзе і Дняпры». Піонерка Аля Стаселька (другая справа) расказвае аб Каходзкай ДЭС. Фото М. Вароніна

ВЫХАВАННЕ *белi і характару* ў дзяцей

Н. Н. КАРНІЛАЎ,
професар, правадзейны член Акадэмii
педагагічных навук РСФСР

ЯК ВЫХОУВАЕЦДА воля чалавека? Як выгадаваць дзяцей валявымі, стойкімі людзьмі, якія ўмеюць пераадольваць усе перашкоды на шляху да пастаўленай мэт? Гэтае пытанне цікавіць і бацькоў і педагогаў.

Воля — не даная ад прыроды якасць чалавека. Чалавек не нараджаецца з моцнай або слабой воляй. Характар і валявыя якасці фарміруюцца ў працэсе жыцця, выхавання і самавыхавання.

Асновы выхавання волі ў дзяцей закладваюцца ў сям'і. Калі дзіця акружана празмернай апекай дарослых і яму не прыходзіцца ўжываць ні малейшага намагання ў дасягненні жаданага, наўрад ці з гэтага дзіцяці вырасце чалавек з цвёрдымі характарами. Ужо з ранняга ўзросту трэба прывіць дзіцяці разуменне таго, што можна і чаго нельга рабіць, выхаваць у ім любоў да пасільной працы, павагу да старэйшых, уменне спалучаць свае асабістыя інтэрэсы з інтэрэсамі іншых дзяцей, змагацца з яго капрызамі і ўпартасцю. Усё гэта з'яўляецца залогам нармальнага фарміравання волі ў дзяцей.

Лепш за ўсё, каб дзіця, асабліва калі яно з'яўляецца адзіным у сям'і, наведвала дзіцячы сад. Толькі ў дзіцячым калектыве нармальная фарміруюцца характар і валявыя якасці.

Больш шырокое развіццё волі ў дзяцей пачынаецца ў школьнім узросце, калі іх разумовае развіццё значна ўзрасло. Дзеці становяцца членамі школьнага калектыва, выконваюць пэўныя абавязкі і адказваюць за свае паводзіны. Гэта і ёсць той перыяд, калі фарміруюцца такія валявыя якасці, як мэтаймкённасць і ўпартасць у пераадоленні перашкод, самастойнасць і самавалоданне, вытрымка, калі ў дзяцей умацоўваецца ўсведамленне абавязку і адказнасці. Усе гэтыя асаблівасці валявой дзейнасці чалавека мы называем маральнай выхаванай воляй.

Фарміраванне волі цяснайшым чынам звязана з выхаваннем свядомай дысцыпліны дзяцей, таму што выкананне ўстановленых правіл паводзін патрабуе ад дзіцяці пэўных валявых намаганняў. Пастаянны і сістэматычны контроль выхавальнікаў за выкананнем гэтых правіл з'яўляецца асновай выхавання свядомай дысцыпліны і развіцця валявых якасцей дзіцяці.

Школьнік павінен ясна ўсвядоміць, што школа — месца калектыўнай работы, дзе набываюцца веды і выпрацоўваюцца навыкі і ўменне. Выхоўваючы дзяцей на аснове ленінскага прынцыпа комуністычнай маралі: «Аддаваць сваю работу, свае сілы на агульную справу», — трэба ўкараніць у іх свядомасць, што дэзарганізацыя агульнай справы не можа заставацца беспакаранай.

У распараджэнні бацькоў і выхавальнікаў ёсць шмат спосабаў уздзеяння на дзіця. Перш за ўсё трэба шырока выкарыстаць пераконанне: растлумачыць дзіцяці, якое парушыла тое ці іншае правіла, што так весці сябе нядобра, і раскрыць перад ім значэнне парушанага правіла. Добра дзейнічае на дзяцей і пабуджэнне: дзіця павінна ведаць, што за добрыя паводзіны і поспехі яно атрымае пахвалу, узнагароду.

Калі і тое і другое застаецца без выніку, прыходзіцца зварачацца да прымусу: патрабаваць ад дзіцяці зрабіць так, як лічыць патрэбным выхавальнік, і гэтае патрабаванне павінна

быць цвёрдым і бескампрамісным. Йяма нічога горш, чым пакінць беспакараным наўмыснае парушэнне правіл. Вядома, гутарка ідзе не аб фізічным пакаранні, якога не дапускае совецкая педагогіка. Папрок, вымова, пазбаўленне права на працягу пэўнага часу наведваць кіно, тэатр, выключэнне з узелу ў агульной прагулцы або экспкурсіі і гэтак далей — вось тыя меры пакарання, якія можна прымяняць да дзіцяці.

Не трэба думадзь, што дзеци, якія парушылі правілы паводзін, — заўсёды бязвольныя дзеци. Часта гэта бываюць валявыя дзеци, але бяда заключаецца ў тым, што іх воля накіравана на задавальненне вузка эгайстичных інтерэсаў. Таму, як паказвае практика, такіх дзіцяці вельмі важна прыцягваць да выканання грамадска-карысных спраў, даючы ім нават адказныя даручэнні.

Мой былы вучань, які працуе зараз дырэкторам адной са школ, расказваў мне, як у адным з класаў вучань К. доўгі час лічыўся недысцыплінаваным. Новы педагог, які прышоў у клас, разам з піонерважатай паралі вучням выбраць вучня К. рэдактарам насценай газеты. Давер'е калектыва і выхавальнікаў зрабіла пералом у паводзінах хлопчыка. З вялікім стараннем ён выконваў даручаную работу, імкнучыся апраўдаць давер'е калектыва. Хлопчык выправіўся.

Патрабавальнасць бацькоў і выхавальнікаў да паводзін дзіцяці не павінна заключацца ў тым, каб падмячаць толькі адмоўную бакі дзіцяці. Такі падыход да дзіцяці зусім недалупшчальны. Часам дзеци бываюць дрэнна выхаваны таму, што ім сістэматычна падкрэсліваюць толькі іх недахопы і ніхто не ўказвае на тое добрае, што ў іх ёсць. У выніку дзеци трапяць улэўненасць у сваіх сілах, у іх знікае жаданне зрабіцца лепш. Такія адносіны да дзіцяці не ўмацоўваюць, а паралізујуць яго волю.

Наадварот, правільна паступаюць бацькі і настаўнікі, якія, бачачы выпадкова зробленую дзіцём памылку, промах, нядобры ўчынак, стараюцца тактычна падтрымаць яго, падбадзёрыць. У гэтых выпадках дзіця імкнецца ўсімі сіламі апраўдаць аказанае яму давер'е.

Сярод дзіцяці няма ад прыроды сапсановых і непапраўных. Заахвочванне, маральнае падтрымка — вялікія педагогічныя мерапрыемствы, якія пры ўмелым прымяненні аказваюць добры ўплыў на фарміраванне волі дзіцяці.

Узорам і прыкладам для дзіцяці служыць перш за ўсё сам выхавальнік. Недахопы дзіцяці часта з'яўляюцца толькі адлюстраваннем недахопаў выхавальніка. Таму, каб выхаваць волю ў дзіцяці, бацькі і выхавальнікі павінны звярнуць увагу на саміх сябе, на свае асабістыя валявыя якасці, на тое, як яны самі адносяцца да работы, як самі захоўваюць правілы паводзін або даныя імі абяцанні і абавязацельствы, ці настойлівия яны ў барацьбе з цяжкасцямі і перашкодамі, ці рапчуць ў сваіх дзеяннях. Таму, хто патрабавальны да сябе, хто ўмее працаўаць над сабой, выпраўляць самога сябе, таму лягчэй дабіцца гэтага і ў дзіцяці.

Велізарную дапамогу бацькам і педагогу ў выхаванні волі ў школьнікаў аказвае калектыв дзіцяці. Удзельнічаючы ў агульным жыцці калектыва, жывучы яго інтэрэсамі, дзеци прывучаюцца ў сваіх паводзінах кіравацца інтэрэсамі калектыва. Калектыв пабуджае іх да настойлівасці, стойкасці, рапучасці, выкryвае маладушна, натхнене на пераадolenне цяжкасцей, аказваючы мацнейшую падтрымку пры няўдачы, пры «зрывах», не дапускаючы ў гэтых выпадках смутку. Калектыв засцерагае ад фальшивай самаўпэўненасці і зазнайства, ад бяспечнасці і самазаспакаення. Правільная арганізація дзіцячага калектыва і кіраўніцтва ім з'яўляюцца таму важнейшай задачай кожнага педагога. Дзіцячы калектыв павінен быць яго апорай, памочнікам у работе, а для гэтага трэба, каб педагог вёў за сабой калектыв, кіраваў ім.

Вызначающую ролю ў валявых паводзінах совецкага чалавека — будаўніка комунізма — адыгрываюць высокія жыц-

цёвые мэты і імкненні. Комуністычны светапогляд дае тыя маральныя ўстаноўкі, без якіх воля не можа лічыцца выхаванай правільна. Таму фарміраванне комуністычнага светапогляду ў дзіцяцей з'яўляецца важнейшай задачай педагогаў і бацькоў.

Выхаванне волі дзіцяцей непарыўна звязана з выхаваннем пачуццяў. Але мала абудзіць у дзіцяці высокародныя пачуцці, трэба яшчэ навучыць яго ўласцівіць гэтыя пачуцці ў жыццё. Адно толькі перажыванне пачуцця без рэалізацыі яго ў жыцці выхоўвае сэнтиментальных людзей, здольных перажываць, але няздольных дзеянічаць. Адчуваючы спачуванне да чалавека, ахопленага горам, мы павінны дапамагчы яму; перажываючы гнеў пры несправядлівых адносінах да чалавека, мы павінны адкрыта выказаць сваё абурэнне, заступіцца за несправядліва пакрыўданага. Усякае становічае пачуцце набывае сваю каштоўнасць толькі пастолькі, паколькі яно выклікае адпаведнае яму дзеянне. Іменна на гэтым аргументавана значэнне пачуццяў у выхаванні волі чалавека.

У кожнага з нас, у тым ліку і ў дзіцяцей, існуюць любімая «прыяцелі» сярод літаратурных герояў. Дзеци захапляюцца імі і імкніцца пераймаць іх. Часта дзіцяці прыцягваюць імена валявых якасці асобы гэтих герояў: настойлівасць, рапушчасць, самавалоданне. Мастацкая літаратура павінна займаць значнае месца ў выхаванні волі дзіцяцей.

Адна з самых неабходных умоў, якая садзейнічае выхаванню волі дзіцяцей з самага ранняга маленства, — гэта стварэнне строга вызначанага рэжыму, гэта значыць правільнага распарадку ўсяго жыцця дзіцяці.

Я ведаў адну сям'ю, дзе бацькі, якія бязмерна любілі сваю адзінную дачку, стварылі для яе абстаноўку, якая спрыяла ляноце. У дзяўчынкі не было ніякіх абавязкаў у сям'і. Маці сачыла за адзеннем дачкі, за яе цацкамі, а пазней — за книгамі і школьнімі прыладамі: рыхтаваць урокі дзяўчынка садзілася толькі з маці. Ёй не прыходзілася пераадольваць ніякіх перашкод, не прыходзілася прыкладаць якіх-небудзь валявых намаганняў.

У школе хутка заўважылі, што дзяўчынка губляеца пры з'яўленні малейшых цяжкасцей. «Мне не рапушць гэтую задачу», — гаварыла яна, нават не ўдумваючыся як трэба ў заданы ўрок.

Педагог пагутарыў з бацькамі аб тым, як трэба выхоўваць у дачкі волю, умение пераадольваць цяжкасці. Для дзяўчынкі быў устаноўлены цвёрды распарадак дня, захаванне якога патрабавала ад яе пэўных намаганняў і контролю над сабой. Замест празмернай апекі бацькі сталі больш патрабавальнымі да дачкі, але не адмаўляліся і ад дапамогі ёй, і дзяўчынка нібы пераадзілася: яна стала арганізаванай, працаздольнай, яе воля ўзмацнела.

Нарэшце, выхаванне волі павінна заключацца ў яе сістэматычнай трэніроўцы, практыкаванні. Нельга думадзь, што воля выхоўваецца толькі ў выключных акалічнасцях. Трэба трэніраваць і правяраць волю на любых, вялікіх і малых, жыццёвых справах. Трэба вучыць дзіцяці прымаць цвёрдае рашэнне, калі гэта неабходна, і не адступаць нават у дробяx ад дасягнення пастаўленай мэты. Трэба дабівацца ад дзіцяці, каб яны не давалі слова, калі ў іх няма ўпэўненасці ў тым, што яны яго стрымаюць, а ўжо даўши слова, імкнуліся ва што-б там ні стала выканаць абавязацельства.

Нездарма гавораць, што воля — гэта арганізаваная праца. Гэта глыбока правільна. Варта пазнаёміцца з біографіямі таких найвялікіх людзей, як К. Маркс і Ф. Энгельс, В. I. Ленін і I. B. Сталін, такіх вялікіх вучоных, як I. P. Паўлаў, I. B. Мічурын і іншых, і мы ўбачым, што ўсе яны прытрымліваліся строгага рэжыму ў сваёй працы, ва ўсім сваім жыцці. Іх высокія валявые якасці з'яўляюцца ўзорам для дзіцяці, ідэалам, да якога яны павінны імкнудца.

(«Советская женщина»)

З ДАПАМОГАЙ ЖОНСОВЕТАЎ

ПАРТЫЙНАЯ арганізацыя Драгічынскага раёна працяла значную работу па комуністычнаму выхаванню жанчын, па ўцягненню іх у актыўнае грамадска-палітычнае жыццё, па мабілізацыі на далейшае арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў.

У кожным узбуйненым калгасе, дзе ёсць пярвічная партыйная арганізацыя або кандыдацкая група, створаны жонсоветы. У паасобных калгасах выбраны дэлегацкія сходы.

Пярвічныя партыйныя арганізацыі калгасаў заслухоўваюць справаздачы старшынь жаночых советаў на адкрытых партыйных сходах, прыцягваюць жанчын да яшчэ больш актыўнага палітычнага і грамадскага жыцця.

У раёне зацверджана група пазаштатных дакладчыкаў райкома партыі, работнікаў палітадзела МТС, членуў таварыства па распаўсяджванню палітычных і навуковых ведаў. Яны прачыталі жанчынам больш двух тысяч лекцый і дакладаў на грамадска-палітычныя, навуковыя, педагогічныя і медыцынскія тэмы.

Выбары жаночых советаў прайшлі на высокім ідэйным узроўні і паказалі вялікі палітычны рост жанчын, іх дзелавы падыход да вырашэння гаспадарчых пытанняў.

Добрых вынікаў набіўся дэлегацкі сход калгаса «30 год БССР». Кіруе сходам Мар'я Дубовік. Тут усе 49 дэлегатаў з'яўляюцца перадавікамі калгаснай вытворчасці. Дэлегаткі Елізавета Чаховіч, Таціна Дубовік узначалілі соцыялістычнае спаборніцтва на апрацоўцы ільну. Дзённае заданне калгасніцы выконвалі на 115 — 120 проц., што дазволіла калгасу здаць ільновалакно датэрмінова.

У калгасе імя Маленкова, дзе старшыней жонсовета В. Я. Юрашэвіч, некаторыя калгасніцы ў мінулым годзе не выпрацавалі абавязковага мінімуму працадзён. Гэта выклікала ў жонсовета трывогу. Была праведзена нарада з калгасніцамі. Усе працадольныя жанчыны адрозу-ж уключыліся ў апрацоўку ільновалакна, ачыстку насення і нарыйтоўку ўгненняў.

Пры калгасе «Шлях Леніна» жонсовет узначальвае т. Крывянцова. З інфармацыі загадчыка жывёлагадоўчай фермы і цялятніц жонсовет выявіў шмат непаладкаў: памяшканне не ўцелена, цялят нясвоечасова поіць і кормяць. Аб гэтым паведамілі праўленню калгаса і пярвічнай партарганізацыі. У выніку тэрмінова прынятых мер недахоны былі ліквідаваны.

У сакавіку ў Мінску адбылася Рэспубліканская нарада па пытаннях павышэння ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і развіцця грамадскай жывёлагадоўлі. На здымку: аграном Г. Белазёрава (Пліскі раён), зоатэхнік М. Каваленка (Расонскі раён), аграном В. Крылова (Церахаўскі раён) і звенявая М. Лапаценка (Церахаўскі раён) гутараць з прафесарам Маскоўскай сельскагаспадарчай акадэміі імя Тіміразева С. Г. Колесневым і доктарам сельскагаспадарчых навук М. Г. Чыжэўскім.

Жонсоветы пры калгасах цікавяцца самымі рознастайнымі пытаннямі жыцця: культурна-бытавымі ўмовамі калгасніц, добраўпарадкаваннем сёл, станам жывёлагадоўчых ферм, бытавымі ўмовамі дзяцей-сірот, інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, сем'яў загінуўшых воінаў, арганізуюць калгасніц на актыўны ўздел ва ўсіх галінах калгаснай вытворчасці.

Разам з сельгасадзелам райвыканкома адзел правёў семінар свінарак у калгасе імя Жданава, спецыялісты прачыталі лекцыі: «Аб выкананні трохгадовага плана развіцця грамадской прадуктыўнай жывёлагадоўлі і ў камплектаванні свінагадоўчых ферм», «Арганізацыя працы на ферме і дадатковая аплата свінаркам», «Догляд, утриманне, кармленне свіні», «Як атрымаць два апаросы ў год ад кожнай свінаматкі». На семінары прысутнічала 75 чалавек.

Пасля апублікавання пастановы VIII пленума ЦК КП(б)Б «Аб мерах забеспячэння высокай ураджайнасці сельскагаспадарчых культур і росту прадуктыўнасці жывёлагадоўлі ў калгасах і соўгасах Беларускай ССР у 1952 годзе» — ва ўсіх населеных пунктах, брыгадах, калгасах вывучаўся даклад сакратара ЦК КП(б)Б Н. С. Патолічава. Зараз у калгасах разгарнулася барацьба за атрыманне высокіх ураджаяў.

Брыгадзір калгаса імя М. Горкага Мар'я Аляксейчык са сваёй каучукаведчай брыгадай за 10 дзён вывезлі 14 тон мінеральных і нарыхтавалі 8 тон мясцовых угнаенняў.

У калгасе імя Хрущова звяно Ніны Янцэвіч вывезла поўнасцю гной і торф на ўчастак, дзе будзе сеяць кок-сагыз.

Сёлета ў нашым раёне значна павялічваецца плошча пасеваў кок-сагызу і колькасць каучукаводчых брыгад, узначаленых лепшымі, перадавымі калгаснікамі.

Для маладых каучукаводак быў праведзены сямідзённы семінар, на якім прысутнічала 17 брыгадзіраў і 49 звенявых-жанчын. Спецыялісты сельскай гаспадаркі пазнаёмілі каучукаводак з перадавымі метадамі вырошчвання кок-сагызу.

Неабходна яшчэ больш узмацніць масава-палітычную і культурна-асветную работу сярод жанчын, прыцягнуць усіх калгасніц да актыўнага ўзделу ў барацьбе за выкананне галоўнай задачы — дасягненне высокай ураджайнасці ўсіх сельскагаспадарчых культур і хуткае павелічэнне грамадскага пагалоўя жывёлы.

А. СТРЫЖОНАК,
заг. аддзела па работе сярод жанчын
Драгічынскага РК КП(б)Б.





У сельскагаспадарчай арцелі імя Варашылава Варапаеўска га сельсовета (Дунілавіцкі раён Полацкай вобласці) у мінумым годзе створан жонсовет.

На здымку: група членаў жонсовета абмяркоўвае пытанне аб удзеле жанчын у правядзенні вясенне-палявых работ. Злева направа: Я. Ф. Яціна, М. А. Балай, К. І. Князь, Н. К. Казаравец (старшыня жонсовета) і М. У. Кучыц. Фото М. Вароніна (БелТА)

ЖАНОЧЫМІ РУКАМІ

Грамадскія работніцы! — так называюць у дэпо імя Заслонава наш жонсовет. Гэта — новыя слоўы. Iх не сустрэнеш ні ў адным даведніку чыгуначніка, выданым да рэвалюцыі. Цяпер-ж яны знаёмы кожнаму транспартніку, кожнаму дзіцяці.

Чым мы заваявалі сябе папулярнасць? Не хвалячыся, скажу: актыўным узделам у жыцці нашага дэпо.

Нішто не праходзіць міма нас. Рыхтавалася дэпо да зімы — і жонсовет праводзіў грамадскі агляд гатоўнасці цэхаў і лакаматыўнага парка да работы ў зімовых умовах. Грамадскія работніцы прывялі ў парадак рабочыя месцы рамонтнікаў і вытворчыя памяшканні.

Зайдзіце зараз у гаспадарчы і іншыя цэхі, і вы ўбачыце на вок-

нах фіранкі, любоўна пашытыя жанчынамі.

Дэпоўцы пачалі паход за беражлівыя адносіны да інструмента. I ў гэтым пасільна дапамагалі жанчыны.

— Берагчы інструмент — значыць не толькі ўмела ім карыстацца, — гаварыла т. Вязоўская, старшыня жонсовета, — але і ахайна абыходзіцца. Вось мы, гаспадыні, трymаем усю пасуду ў шафах, буфетах. Сочым, каб там было чиста, час ад часу засцілам паперай. Давайце, дапаможам рабочым трymаць інструмент у чистаце.

Жанчыны згадзіліся. Сабраліся і абклейлі шпалерамі інструментальныя шафы ў цэху, пачысцілі інструмент. Словам, навялі поўны парадак.

Шмат бруду было на тэрыторыі

вакол дэпо. I тут жанчыны прыкладлі свае руки.

А ў зімовыя дні жонсовет арганізуваў дастаўку гарачых абедаў да месца работы паравознікаў, рамонтнікаў, у стрэлачныя будкі, у памяшканне дзяжурнага і г. д.

Шмат часу аддаюць жанчыны грамадскай работе. Трэба было наладзіць спецеўку для паравознікаў — наладзілі. Для падшэфных станцыяў Лепель і Асінаўка сабралі 160 розных кніг і часопісаў, стварылі ў іх бібліятэчкі.

Не забываюць жанчыны і пра вучобу. Многія паспяхова займаюцца ў гуртку па вывучэнню біографіі таварыша Сталіна, некаторыя вывучаюць Кароткі курс гісторыі ВКП(б).

Р. РЫЖКОВА,
член жонсовета дэпо Орша



«У РОДНЫ КАЛГАС»

Карціна Р. Кудрэвіч

МАСТАК РАІСА КУДРЭВІЧ

У Дзяржаўнай карціннай галерэі Беларускай ССР звязтае на сябе ўвагу яркая, жыццерадасная карціна: дзяўчына — нядайні франтавік — вярнулася ў родны калгас. Яна яшчэ ў баявым адзенні, на яе галаве футравая ваенная шапка, паходная сумка перакінута праз плячо. Сяброўку сустрэлі маладыя калгасніцы; яны ажыўлена размаўляюць, спыніўшыся каля нядайна адбудаваных хат. Невялікі хлопчык з захапленнем разглядае сваю старэйшую баявую сястру. Побач — маці з бацькам, усхваляваныя прыездам дарагой госці. Дзяўчына вярнулася з франтавых дарог да родных калгасных палёў. Яна зноў з усёй маладой энергіяй возьмеца за працу ў калгасе. Так! Яна недарма абараняла ў баях шчасце і мір. Вочы гэтай дзяўчыны гавораць аб яе радасных перажываннях і марах... А навокал рассцілаецца светлы зімовы пейзаж, які гарманіруе з настроем людзей.

Гэта карціна напісана таленавітым мастаком нашай рэспублікі Раіса Кудрэвіч. Характэрны рысай яе работы з'яўляецца тое, што малады мастак не выдумвае сваіх герояў, не «ўпрыгожвае» іх, а паказвае простых людзей, якія жывуць і працујуць поплеч з намі.

Raіса Кудрэвіч нарадзілася і выхоўвалася пры совецкай уладзе. Бацька яе — мастак-пейзажыст Владзімір Нікілаевіч Кудрэвіч — перадаў сваёй дачце любоў да жывапісу, да твораў лепшых прадстаўнікоў рускага рэалістычнага мастацтва — Рэпіна, Серова, Суржкава.

У 1941 годзе Raіса Кудрэвіч скончыла Віцебскае мастацкае вучылішча. Яна пачала сваю творчую працу з маленькіх нацюрмортаў і пейзажаў. Вывучаючы творчасць вялікіх рускіх мастакоў, малады мастак прыходзіць да вываду, што прырода без жывога чалавека не можа быць раскрыта ў поўным сэнсе гэтага слова. І таму, чалавек, актыўны совецкі чалавек — уладар і пераўтва-

ральнік прыроды, усё больш прыцягвае ўвагу R. Кудрэвіч.

У час Вялікай Айчыннай вайны, працуячы ў Сібірскім краі, яна стварае мужнія, патрыятычныя малюнкі: «Хлеб — партызанам», «Мы адпомсцім».

Пасляваенны мірны час, людзі — будаўнікі і творцы — натхняюць мастака на новую работу. Найбольш запамінаюцца яе карціны: «У родны калгас», «Зворот з поля», «Віншаванне з узнагародай», якія сведчаць аб творчых пошуках і росце мастака.

Работы R. Кудрэвіч выстаўляюцца на Усебеларускай і Усесаюзнай мастацкіх выстаўках. Асабліва хochaцца спыніцца на вялікім палатне «Пушкін у Міхайлаўскім» (Дзяржаўная карцінная галерэя БССР).

«Пушкін, — гаворыць Raіса Кудрэвіч, — гэта мая мара з маленства, мая любоў. Яго паэзія заўсёды надзвычай хвалюе і радуе мяне».

I, палаючы жаданнем адлюстраваць вобраз любімага паэта, R. Кудрэвіч падехала ў 1950 годзе ў сяло Міхайлаўскае, дзе некалі жыў і тварыў вялікі геній рускай паэзіі. Цэлымі гадзінамі хадзіла яна па алеях Міхайлаўскага, дзе кожная мясціна звязана з Пушкінам. I палянка ў Трыгорскім, і алея, дзе паэт спаткаўся з Аннай Кэрн, якой прысвечаны верш «Я помню чудное мгновенье», і асабліва рабочы кабінет А. С. Пушкіна з уласнымі рэчамі паэта — зрабілі на яе незабыўнае ўражанне.

З сапраўдным натхненнем пачала працеваць R. Кудрэвіч над палатном «Пушкін у Міхайлаўскім». Ёй удалося перадаць вялікі творчы неспакой паэта.

...Перад намі скромны рабочы кабінет. На стале — любімая кнігі паэта, пачаты рукапіс; свято ад лямпі падае на твар маладога Пушкіна. Паэт, у пaryве натхнення, рэзка павярнуўся ў крэсле, аблакаціўся на яго спинку і задумаўся. Імклівы пушкінскі позірк гаворыць аб тым, што вось-вось народзяцца і загуаць геніяльныя строфы...

Нам здаецца, што работа «Пушкін у сяле Міхайлаўскім» па сваёй задуме, па гарманічнаму падбору фарбаў, з'яўляецца вынікам добрай творчай вучобы Raісы Кудрэвіч у выдатных рускіх мастакоў-рэалістаў. Прычым гэты твор, безумоўна, арыгінальны і сведчыць аб самастойнай творчай манеры мастака.

Работа «Пушкін у сяле Міхайлаўскім» карысталася заслужаным поспехам на Усесаюзной мастацкай выстаўцы 1950 года. Але мастак не спыняеца на гэтай работе і шукае новыя образы, новыя фарбы, каб стварыць новае палатно, прысвячанае A. С. Пушкіну.

У сучасны момант Raіса Кудрэвіч дзейна рыхтуеца да дэкады беларускай літаратуры і мастацтва, якая адбудзеца ў Маскве ў канцы гэтага года.

Хочацца пажадаць Raісе Кудрэвіч новых поспехаў у справе павышэння майстэрства, новых твораў, якія адлюстроўваюць хараство і веліч нашай совецкай Радзімы.

Эдзі АГНЯЦВЕТ



«ЗВАРОТ З ПОЛЯ»

Карціна R. Кудрэвіч

„СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

У зале гасне святло. Гучаць слова папулярнай беларускай песні:

Мы, беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к волі дарог.
У бітвах за долю, у бітвах за волю
Мы здабывалі з ёй сцяг перамог.

Так пачынаецца новы мастацка-документальны фільм «Совецкая Беларусь»*.

...Цудоўная лясы — багацце нашай рэспублікі. Яшчэ зусім нядаўна яны былі родным домам сотняў тысяч народных мсціўцаў, якія і ўдзень і ўночы вялі гераічную барацьбу з гітлераўскімі акупантамі, помсцілі ім за разбуранныя і спаленія гарады і сёлы роднай Беларусі. Каля някранутага яшчэ партызанскага жылля ідзе напружаная праца. Узброеныя перадавой тэхнікай лесарубы нарыхтоўваюць лес для будаўніцтва, якое разгарнулася ва ўсіх гарадах і сёлах рэспублікі з першых дзён яе вызвалення ад фашысткіх захопнікаў.

Кадр з кадрам расказвае фільм гледачу аб натхнёнай стваральнай працы нашага народа і яе выдатных пладах. Восем год таму назад Мінск ляжаў у руінах. Дзякуючы штодзеннай дапамозе большэвіцкай партыі, совецкага ўрада, асабіста таварыша Сталіна, дзякуючы стаханаўскай працы будаўнікоў сталіца нашай рэспублікі ператвараеца ў адзін з прыгажэйшых, добраўпараткованых індустрыяльных і культурных цэнтраў Совецкага Саюза. Выраслі новыя вуліцы, кварталы, гарадкі, забудаваныя прыгожымі дамамі; на вуліцах многа зелені, кветак.

Вось адна з ускрайнін Мінска. За некалькі год тут пабудаваны адзін з буйнейшых індустрыяльных гігантаў, гордасць беларускага народа — аўтамабільны завод. Кожны дзень з яго канвеера сходзяць дзесяткі аўтамашын. Магутныя 25-тонныя самазвалы Мінскага аўтамабільнага завода працуяць на вялікіх сталінскіх будоўлях комунізма. Тут-жэ, у раёне завода, выраслі прыгожы соцыялістычны горад, у якім жывуць, вучацца і адпачываюць аўтамабілебудаўнікі.

Непадалёку ад аўтамабільнага завода раскінулася вялікія, прыгожыя карпусы другога гіганта прамысловасці — трактарнага завода. Як і аўтамабільны, ён зусім малады, але яго прадукцыя ўжо добра вядома далёка за межамі рэспублікі. На палях Прыбалтыкі, у лясах Сібіры, Далёкага Усходу і Поўначы безадказна працуяць мінскія трактары. Трактарны завод — прадпрыемства высокай тэхнікі. Кінофільм паказвае, як ад станка да станка рухаеца дэталь, праходзіць розную апрацоўку. Гэтая паточная лінія — падарунак трактара будаўнікам ад рабочых Масквы. Раней апрацоўку гэтай дэталі выконвалі 120 рабочых на 32 розных станках, а цяпер гэту работу выконваюць толькі 4 рабочыя.

Выдатную прадукцыю дае станкабудаўнічы завод імя Кірава. Станкі завода з поспехам выкарыстоўваюцца не толькі на прадпрыемствах Совецкага Саюза, але і краін народнай дэмакратіі.

У кінофільме ярка паказан рост прамысловасці Совецкай Беларусі. Розныя станкі, лакамабілі, веласіпеды, сельскагаспадарчыя машыны, сукно, дываны, самую рознастайную прадукцыю даюць адноўленыя і новапабудаваныя фабрыкі і заводы Мінска, Віцебска, Гомеля, Магілёва, Гродна, Барысіка і іншых гарадоў рэспублікі.

Выдатны поспех і соціялістычны сельскай гаспадаркі. На калгасных палях працуяць тысячи розных машын, якія палягчаюць працу хлебаробаў, дапамагаюць ім вырошчаць высокія ўраджаі збожжа, ільну, кок-сагызу і іншых культур.

* Сцэнарны план К. Губарэвіча, тэкст Н. Шпікоўскага. Рэжысёры: В. Корш-Саблін, І. Краўчунуўскі, Н. Шпікоўскі. Аперацёры: В. Цытрон, М. Бераў, Г. Вдавенкаў, А. Булінскі. Вытворчасць кіностудыі «Беларусьфільм».


На здымку (зверху): муляр Мар'я Макарэвіч на будаўніцтве адміністрацыйнага будынка па Ленінскай вуліцы ў Мінску.

Фото В. Лупейкі (БелТА)

Заканчваюцца аддзелачныя работы на будаўніцтве драматычнага тэатра ў Гомелі.

На здымку (унізе): стаханаўка-комсамолка Лілія Майсеенка за аддзелкай ляпных упрыгожанняў.

Фото Н. Дзяругіна (БелТА)



Малаяніча паказан у фільме росквіт культуры беларускага народа. На сцэне тэатра Імя Янкі Купалы ідзе камедыя Кандрата Крапіві «Пяюць жаваранкі». За гэты спектакль групе артыстаў тэатра прысуджана Сталінская прэмія. У адноўленым тэатры оперы і балета паказваецца балет «Князь-вазера». У клубе фабрыкі імя Фрунзе выступае былая работніца гэтай фабрыкі, а зараз салістка Вялікага тэатра Саюза ССР Леакадзія Масленікава. У тысячах школ, сотнях вышэйших і сярэдніх навучальных установ моладзь настойліва авалодвае ведамі. У лабараторыях, на вопытных станцыях беларускія вучоныя плённа працуяць над далейшым развіццём тэхнікі і навукі. Фільм паказвае гледачу выдатныя машины, створаныя калектывам Інстытута механізацыі і электрыфікацыі Акадэміі навук БССР, на чале якога стаіць двойчы лаурэат Сталінскай прэміі М. Я. Мацэпур. Гэтыя мышыны дапамогуць калгаснікам хутчэй асушиць балоты і ператварыць іх у высокадраджайныя палі.

У дружнай сям'і брацкіх народу Советскага Саюза, пад кірауніцтвам славнай партыі Леніна — Сталіна працоўная нашай рэспублікі ў пасляваенныя гады многа зрабілі для аднаўлення і далейшага развіцця прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры. У гарадах і сёлах вырасла вялікая армія стаханаўцаў, якія самааддана працуяць над далейшим

умацаваннем сіл і магутнасці сваёй соцыялістычнай Радзімы. З цікавасцю глядач знаёміца з працоўнымі поспехамі знатных стаханаўцаў аўтазавода Сямёна і Фралова, вядомых у рэспубліцы будаўнікоў Булахава, Нікалаева, Філіпава, праслаўленых майстроў высокіх ураджаяў Тамары Шкурко, Мар'і і Алены Юркевіч, Аляксандры Шаплыка, даяркі Евы Шчэрбіч і многіх іншых выдатных наватараў прамысловасці і сельскай гаспадаркі, імёнамі якіх ганарыцца ўесь беларускі народ.

Праудзіва і ярка фільм перадае волю беларускага народа да міру, яго цвёрду рашучасць адстаяць справу міру. На экране народная артыстка ССР і БССР, лаурэат Сталінскай прэміі Л. Александровская. З высокім майстэрствам яна выконвае «Песню аб міре».

— Мы — людзі добрая волі! Мы за мір! — заяўляюць усе працоўныя Советскай Беларусі.

Калектыв беларускіх кінематографістаў стварыў яркі, хвалючы фільм, які праудзіва расказвае аб росквіце Беларускай Советскай Соцыялістычнай Рэспублікі, якая разам з усімі брацкімі рэспублікамі Советскага Саюза пад кірауніцтвам партыі большэвікоў паспяхова ажыццяўляе сталінскую праграму будаўніцтва комунізма.

К. ФЕДАРАУ

Наш календар

Ленскі расстрэл

17 красавіка спूнілася 40 год з дня расстрэлу рабочых на ленскіх прыісках. Ленскі расстрэл ярка паказаў перад усім народам крылавы твар царскага самадзяржаўя, згуртаванасць і адважнасць рабочага класа ў барацьбе за сваё вызваленне.

Залатыя прыіскі ў далёкай сібірской тайзе, на рацэ Лене, належалі ў тых гады англо-рускаму акцыянернаму таварыству «Лена-Гольдфільдс», якое знаходзілася пад кантролем англійскіх банкаў. Англійскія капіталісты разам са сваімі рускімі кампаньёнамі жорстка эксплаатавалі рабочых, выціскаючы з іх апошнія сокі. Нікчэмныя грашы плацілі гаспадары рабочым за іх катаржную працу, самі нажываючы велізарныя бағаці. Англійскія капіталісты атрымлівалі ад прыіскай штогод больш 7 мільёнаў рублёў прыбытку золатам. Рабочыя яны трымалі ўпрогаладзь, кармілі агіднымі, гнілымі прадуктамі.

У сакавіку 1912 года на адным з прыіскай — Андрэеўскім — пачалася стачка пратэсту супроць кармлення рабочых нядобраякаснымі прадуктамі. Гэту стачку шырока падтрымалі рабочыя ўсіх прыіскай — забаставала 6 тысяч чалавек. Англійскія капіталісты настаялі, каб для ўціхамірання рабочых прыслалі войска. Ва ўгоду англічанам на прыіскі быў націраваны атрад на чале з жандармскім ротмістрам Трэшчанка. Ён зараз-жа арыштаваў стачачны камітэт і іншых кіраунікоў стачкі, сярод якіх былі ссыльныя большэвікі.

Арышт кіраунікоў стачкі выклікаў усегаульнае абурэнне рабочых. Яны патрабавалі вызваліць сваіх таварышоў. 17 красавіка бастуючыя накіраваліся для перагавораў з адміністрацыяй. Гэты мірны бязбройны натоўп па камандзе афіцэра-жандарма салдаты сустрэлі градам куль. Больш 500 чалавек было забіта і ранена.

Ленскія падзеі глыбока ўсіхвалявалі рабочыя клас і працоўнае сялянства Расіі. Па ўсёй краіне пачаліся масавыя забастоўкі, дэманстрацыі і мітынгі. Першамайская забастоўка 1912 года праходзіла пад большэвіцкім рэволюцыйным лозунгам. Рабочыя патрабавалі дэмакратычнай рэспублікі, восьмігадзіннага ра-

бочага дня, канфіскацыі памешчыцкай зямлі. У першамайскіх забастоўках 1912 года прыняло ўдзел каля 400 тысяч рабочых.

«Расстрэл на Лене, — пісаў таварыш Сталін да першай гадавіны ленскай бойні, — адкрыў новую старонку ў нашай гісторыі. Чаша цярпення перапоўнілася. Праввалася плаціна народнага абурэння. Кранулася рака народнага гневу.

...Забурліла, запенілася рабочае мора».


Ленскія падзеі з'явіліся пачаткам магутнага рэволюцыйнага ўздыму ў краіне. Рускі народ пад кірауніцтвам большэвіцкай партыі ўзнімаўся на барацьбу за сваё вызваленне ад спрадвечнага ўціску.

Леонардо да Вінчы

Апошняя чвэрць XV стагоддзя — першыяд бліскучага росквіту італьянскага мастацтва. На невялікім адзінку часу скапілася цэлая плеяды такіх імён, якія доўга будуць з павагай вымаляцца ўдзячным чалавецтвам. Мікель-Андже́ло, Рафаэль, Тыцыян, Леонардо і Караджью — вось слава італьянскага народа. Але адным з найвялікшых прадстаўнікоў гэтай магутнай плеяды майстроў з'яўляецца Леонардо да Вінчы.

Маленьki гарадок Вінчы знаходзіцца ў цясніне Тасканскіх гор. 500 год таму назад у гэтым малаянічым кутку ў сям'і мясцовага натарыуса нарадзіўся Леонардо да Вінчы. Вельмі рана ў маленькім Леонардо развілася страсць да жывапісу, і яго аддалі на вучэнне да скульптара Верокіо. Хутка ён дасягнуў такіх поспехаў, што аднойчы Верокіо са здзіўленнем усклікнуў: «Гэта дзіця разумее больш за мяне!»

Леонардо да Вінчы вельмі многа працаваў: маляваў, ляпіў, займаўся навукамі; акрамя таго, ён добра співаў і іграў на лютні, пісаў вершы, вылучаўся харастром і розумам. К 30-ці гадам яго запрасілі, як вопытнага майстра, на службу да міланскага герцага, праз год ён вылепіў велізарную мадэль ста-



туі герцага Сфорцы, якую сучаснікі лічылі цудам мастацтва.

Да Вінчы засноўвае акадэмію мастацтваў, піша трактат аб жывапісе, будзе складаны манізм, які паказвае рух планет, займаетца архітэктурой: будзе купальні, канюшні, вілы. З 1499 года пераезджае ва Фларэнцыю, дзе працягвае кіпучую дзеянасць: піша партрэты, вынаходзіць машыны, праводзіць каналы. Леонардо да Вінчы — гэта магутны тварэц і знаток у многіх галінах мастацтва і навукі.

На жаль, да нас не дайшлі многія яго мастацкія работы, а лепшыя работы яго маладосці вядомы цяпер толькі па апісаннях. У нас у Эрмітажы знаходзіцца некалькі работ Леонардо Да Вінчы: «Мадонна Літы», «Мадонна з кветкай». Лепшай яго кампазіцыяй з'яўляецца велізарны малюнак «Тайная вячэра», дзе кожная фігура ў паўтара раза больш чалавечага росту. У евангельскім сюжэце мастацтва цікавіць у першую чаргу глыбіня чалавечых перажыванняў. Малюнак цудоўна скампанаваны, фігуры поўны руху. У 1503 годзе Леонардо да Вінчы напісаў цудоўны партрэт Монны Лізы Джыяконды.


Памёр Леонардо да Вінчы ў Парыжы, дзе жыў апошнія гады. Вялікі мастак і вучоны хвалюе і зараз, праз 500 год з дня яго нараджэння, бо яго тварэнні выкананы з геніяльным майстэрствам.

Леонардо да Вінчы шукаў новых шляхоў у мастацтве і навуцы. Яго шматгранная творчасць увайшла ў скарбніцу сусветнай культуры і дорага ўсяму прагрэсіўнаму чалавецтву.

А. І. Герцэн

У 1828 г. у Маскве, на Вараб'ёвых гарах, 16-гадовы Александр Герцэн разам з верным прыяцелем сваім Нікалаем Огаровым даў палымянную юнацкую клятву — усё сваё жыццё прысвяціць барацьбе з прыгнечаннем і рабствам.

Гэтую клятву ён стрымалаў.



Александр Іванавіч Герцэн стаў вялікім рускім рэволюцыянерам, мысліцелем і пісьменнікам, які ўсё жыццё прысвяціў справе вызвалення свайго народа.

У рамане «Хто вінаваты?» (1841—1846 гг.) пісьменнік паставіў вострае злобадзённае пытанне: Хто вінаваты ў тым, што прыніжаеца годнасць чалавека, уродуеца яго асоба, глухнуць яго здольнасці і таленты? Хто вінаваты, што разбіта жыццё выдатнай рускай жанчыны Любові Круцыферскай?

Мастацкімі вобразамі свайго твора пісьменнік адказаў: вінаваты самадзяржаўна-прыгонніцкі лад, заснаваны на прыгнечанні і гвалце.

Вострай антыпрыгонніцкай накіраванасцю прасякнута і аповесць «Сарока-зладзейка» (1846 г.), якая гаворыць аб трагічным лёсе «вялікай рускай актрысы», прыгоннай Анеты. У яе вобразе Герцэн увасобіў высокароднасць і духоўнае хараство рускай жанчыны, якая, будучы гордай і велічнай, лічыць за лепшае смерць, чым страту незалежнасці і чэсці.

Усё жыццё пісьменніка было асветлена пошукамі рэволюцыйнай тэорыі. Глыбокі мысліцель Герцэн прадоўжыў рэволюцыйныя і матэрыялістычныя традыцыі перадавой рускай думкі. Ён не ўзняўся да ідэй навуковага соцыялізма, яму быў ўласцівы часовыя ваганні і памылкі, але пры ўсіх хістаннях паміж дэ-

макратызмам і лібералізмам «дэмакрат усё-ж браў у ім верх».

Герцэн належаў да таго пакалення дваранскіх памешчыцкіх рэволюцыянероў, якія, паводле слоў В. І. Леніна, былі вельмі далёкі ад народа. «Але іх спраўа не прапала, — пісаў Владзімір Ільіч. — Як дзекабрысты аббудзілі Герцэна, так Герцэн і яго «Колокол» дапамаглі абужэнню розначынцаў».

Ленін ацэньвае яго як пісьменніка, «які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы рускай рэволюцыі».

Герцэн з'явіўся стваральнікам вольнага рускага друку за граніцай. На вокладцы альманаха «Палярная зорка», які Герцэн выдаваў у Лондане, былі азначаны сілуэты пакараных дзекабрыстаў як сімвал няспыннай барацьбы з самадзяржаўем.

Са старонак сваёй газеты «Колокол», якая выходзіла дзесяцігоддзе, з 1857 па 1867 гг., Герцэн звярнуўся з рэволюцыйнай пропаведдзю да рускага народа, стаўшы «гарой за вызваленне сялян».

У сваіх аўтабіографічных запісках «Былое і думы» (1852—1865 гг.) Герцэн, шырока ахопліваючы падзеі рускага і еўрапейскага жыцця, стварыў партрэты перадавых рускіх людзей, палымяных барацьбітоў за свабоду народа.

Рускага рэволюцыянера глыбока хвяляваў лёс заходніх еўрапейскага рэволюцыйнага руху. У рэволюцыі 1848 г. ён стаў на бок паўстаўшага народа. Ён цяжка перажываў паражэнне рэволюцыі. Ён зразумеў, што прадстаўляюць сабой буржуазны парламентарызм і буржуазная дэмакратыя Еўропы і асабліва Амерыкі.

Ён піша: «Да Паўночна-і Паўднёвамерыканскіх Штатаў было рабства і прыгонны стан, несіравядлівая вайна і несправядлівая хціасць, але гэты ынізм, гэтая злачынная прастата, гэтае бессаромнае агаленне — гэта нова і належыць Амерыцы».

140 год праішло з дня нараджэння вялікага рэволюцыянера-дэмакрата. Імя яго застаецца блізкім і дарагім совецкім людзям, бо ўсім сваім жыццём, рэволюцыйнай дзеянасцю, мастацкай творчасцю ён змагаўся за новае светлае заўтра, за прыход «зары надыхаўчага дня».


Г. І. Успенскі

Глеб Іванавіч Успенскі належыць да ліку выдатных рускіх пісьменнікаў другай паловы XIX стагоддзя. З велізарным мастацкім талентам ён увасобіў у сваіх творах глыбока праўдзівасць і дэмакратычнай інтэлігенцыі, выкрыўшы перажыткі прыгонніцтва і разбойніцкіх характар капіталізма, які тады развіваўся. Разам з выдатнымі рускімі рэволюцыянерамі-дэмакратамі Некрасавым, С.-Шчэдрыным Г. Успенскі сваімі творамі садзейнічаў развіццю прагрэсіўнай рэволюцыйнай думкі Pacii. У сваіх першых буйных творах «Норавы Расцераевай вуліцы» (1866 г.) і «Разарэнне» (1869 г.) пісьменнік раскрыў беспрасветнае жабрацкае жыццё простых рабочых людзей.

Г. І. Успенскі адным з першых у рускай літаратуре раскрыў «разбойніцкую» механіку капіталізма, які пранікае ў руское жыццё. У апавяданні «Кніжка

чэкаў» (1876 г.) пісьменнік расказаў з найглыбейшай праўдзівасцю страшны малюнак разарэння сялян цэлай акругі прадпрымальным капіталістам Мясніковым. Цынічна, звярыная мараль насаджаецца Мясніковым, які ператварыў чалавека ў чалавека-«полтину», з якога ўсялякімі способамі выціскаецца пот і кроў для павелічэння прыбыткаў прадпрыемцы. «Пан Купон» як называе Успенскі капітал, не ведзе ў сваіх апетытах нікіх абмежаванняў. Капіталісты, імкнучыся да прагнай нажывы, правачыруюць войны, як крыніцу іх новых прыбыткаў. «Прадстаўнік англійскіх міраедаў», — указваў Успенскі, — з гарматамі і бомбамі лезе праз моры і акіяны і крачыць «аддай купон!» («З чалавекам — ціха»).

У 80-х гадах Г. І. Успенскі звяртаецца да паказу вёскі ў парэформенны пе-



рыяд. У буйнейшых сваіх творах гэтага часу «Селянін і сялянская праца» (1880 г.) і «Улада зямлі» (1882 г.) мастер глыбока, пераканаўчай паказаў, як капіталізм урывает сялянства. Жыццё селяніна Івана Басыха («Улада зямлі»), які пад уплывам росту кулацтва ў вёсцы ператварыўся ў батрака, сялянскага пролетарыя, канкрэтна пацвярджала працэс расслаення вёскі пад уплывам капіталістычных адносін.

Г. Успенскі з радасцю паказваў у сваіх творах новага чалавека, носьбіта рэволюцыйных настроў, які ўзнімае свой голас супроты соцыяльных парадакаў Pacii.

Глыбокае веданне жыцця Pacii прыводзіць да того, што ў 80-я гады Успенскі блізка падышоў да марксізма, з захапленнем адзываўся на К. Маркса і яго вялікім вучэнні. У сваіх артыкулах В. І. Ленін не адзін раз спасылаўся на творы Успенскага як на дакументы, якія глыбока і правільна раскрываюць працэс развіцця капіталізма ў Pacii.

Прайшло пяцьдзесят год з дня смерці Г. І. Успенскага, але яго рэалістычная творчасць, якая глыбока раскрыла жыццё працоўнага народа ва ўмовах царскай Pacii і выкрыла бесчалавечнасць капіталістычнага ладу, блізка і дорага совецкаму чытачу.

Парады гаспадыням

ШЧУПАК ПАД МАРЫНАДАМ

Ачышчанага, выпатрашанага і прамытага шчупака нарэзаць роўнымі кавалкамі, пасаліць, пасыпаць перцам, абваляць у муцэ, добра абсмажыць на патэльні з раслінным маслам, пакласці на блюда або ў салатнік, астудзіць, заліць халодным марынадам, упрыгожыць лісцікамі пятрашкі і зялёной цыбуляй.

Прыгатаванне марынаду. Моркву, пятрашку, цыбулю, ачышчаныя і прамытая, нарэзаць прадаўгаватымі кавалачкамі (саломкай), злёгку іх падсмажыць на раслінным масле, пасля гэтага ў падсмажаную гародніну пакласці тамат-пюре і зноў смажыць, каб тамат выпарыўся на палавіну свайго аб'ёму. Падрыхтаваную гародніну заліць рыбным бульёнам, звараным з адыхадаў рыбы (головы, косці, плаунікі), дадаць воцат, соль, лаўровы ліст, перац, шукар і ўсё варыць на працягу 20—30 хвілін. Па гатоўнасці марынад астудзіць і заліць ім рыбу.

На 1 кг рыбы — 100 г морквы (1—2 шт.), 50 г пятрашкі (1 шт.), 100 г цыбулі (2—3 шт.), 100 г тамату-пюре ($\frac{1}{2}$ шклянкі) або (2—3 шт.) памідораў, 2 шклянкі рыбнага бульёну, $\frac{1}{4}$ шклянкі воцату сталовага, $\frac{1}{2}$ сталовай лыжкі солі, 1 сталовую лыжку цукровага пяску, 3 лісцікі лаўровага лісту, 10 зерняў перцу.

ГРУДЗІНКА ФАРШЫРАВАНЯЯ

Грудзінку зачысціць, прамыць, зрабіць глыбокі надрэз паміж рэбрамі і мякаццю (кішэню). У кішэню пакласці фарш з адварнога рассыпчатага рысу з сырым яйкам, молатым перцам і соллю. Затым краі адтуліны зашыць ніткай, перакласці фаршыраваную грудзінку на бляху, густа змазаць тлушчам, уліць $\frac{1}{2}$ шклянкі бульёну або гарачай вады і смажыць у духоўцы $1\frac{1}{2}$ гадзіны, перыядычна паліваючи яе сокам, які атрымаўся пры смажанні.

Готовую грудзінку дастаць, выбраць ніткі, нарэзаць мяса на порцыі, раскладці іх па талерках, паліць працэджаным сокам.

На гарнір падаць смажаныя кабачкі.

На 500 г грудзінкі — $\frac{3}{4}$ шклянкі рысу, 1—2 яйкі, $1\frac{1}{2}$ — 2 сталовыя лыжкі тлушчу; соль і перац па смаку.

СОУС БЕЛЫЙ

Каструлю з таплённым маслам (2—3 сталовыя лыжкі) паставіць на слабы агонь, усыпашаць 2 сталовыя лыжкі белай муки, памешваючи яе, абсмажыць, да слабажоўтага колеру, дабавіць 2 шклянкі гарачага мяснога бульёну і кіпяціць хвілін 10. Затым зняць з агня, пакласці ў соус жаўток сырога яйка, дабавіць кавалачак слівачнага масла, пасаліць, размяшаць. Падаваць да адвараных курэй, куранят, цяляціны і бараніны.


ПІРОГ ЛЕГКІ

Яечныя жаўтки расцерці з цукрам і ванілінам, пакласці ў невялікую каструлю, змяшаць з мукою і растопленым слівачным маслам. Усё растворыць у гарачым малаку і, няспынна памешваючи, варыць сумесь да таго часу, пакуль яна не загусцее. Затым сумесь астудзіць, змяшаць з яечнымі бялкамі, узбітымі венчыкам да стану густой пены, перекласці на прамасленую паперу і спецыяльную форму або на патэльню. Паставіць у духоўку, пакуль пірог не зарумяніцца.

Гатовы пірог, пасыпаны цукровай пудрай, падаць на стол у гарачым выглядзе.

На 5—6 яек — 1 няпоўную шклянку малака, 2 сталовыя лыжкі белай муки, 4 сталовыя лыжкі цукру, 2 сталовыя лыжкі цукровай пудры, $1\frac{1}{2}$ сталовыя лыжкі масла, $\frac{1}{4}$ парашку ваніліну.

КРАСВОРД



Па гарызанталі:

3. Аўтаномная рэспубліка. 9. Шарсцяная тканіна. 10. Працасць. 11. Рака на Каўказе. 12. Рамеснік, які вырабляе гліняную пасуду. 13. Палачка для паказвання. 14. Спрэчка. 17. Старадаўні рускі спявак-музыка. 22. Прастора, заросшая дрэвамі. 24. Нізкі мужчынскі голас. 26. Другі ўкос. 27. Годзіннік. 28. Сігнал для адпачынку. 29. Трыкатажна-пандар-герой. 30. Сінталічны панаміст. 31. Калекція. 32. Гісторыка-культурны запаведнік. 33. Аднадзядзячы. 34. Аднадзядзячы. 35. Аднадзядзячы. 36. Аднадзядзячы. 37. Аднадзядзячы. 38. Аднадзядзячы. 39. Аднадзядзячы. 40. Аднадзядзячы. 41. Аднадзядзячы. 42. Аднадзядзячы. 43. Аднадзядзячы. 44. Аднадзядзячы. 45. Аднадзядзячы. 46. Аднадзядзячы. 47. Аднадзядзячы.

чошная фабрыка ў Віцебску. 31. Цвёрды стан вады. 33. Часкасць. 37. Патомак. 42. Мяшок для рэчаў. 43. Паэма Віргілія. 44. Зялёнае ўгнаенне. 45. Прыток Амура. 46. Край ракі. 47. Саматканая спадніца.

Па вертыкалі:

1. Аповесць Я. Коласа. 2. Асаблівасць беларускай мовы. 4. Наёмны работнік у кулака. 5. Настольнік. 6. Горад у Сібіры. 7. Вадкасць для змяншэння трэння. 8. Герой п'есы «Севільскі цырульнік». 14. Пасцілка для падлогі. 15. Запіс гістарычных падзей. 16. Раённы цэнтр Маладзечанскай вобласці. 18. Парода папугаяў. 19. Бязладдзе. 20. Малады хваёвый лес. 21. Рака ў Палессі. 22. Раствор смалы ў спірце. 23. Рыба. 24. Вечар з танцамі. 25. Група фруктовых дрэў. 30. Рака ў Сярэдній Азіі. 32. Калючая рыба. 34. Ягада. 35. Століца Турцыі. 36. Навальніца. 38. Наём памяшкання ў часовае карыстаннне. 39. Бяссэнсіца. 40. Узрыўчатае вешчаство. 41. Ядавітая змяя.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У № 2.

Па гарызанталі:

1. Агарак. 4. Колас. 7. Балада. 10. Антытэза. 11. Угнаенне. 12. Глава. 13. Рэбус. 15. Маляр. 17. Кабета. 18. Адплата. 20. Рафінад. 21. Лінатып. 23. Маўр. 24. Снег. 25. Юнак. 26. Удар. 30. Набытак. 32. Інадром. 34. Атрыбут. 37. Полька. 39. Сведка. 41. Аркан. 42. Крупа. 44. Адрасант. 45. Інвентар. 46. Аснова. 47. Рэйка. 48. Купрын.

Па вертыкалі:

1. Аナンім. 2. Аўтограф. 3. Крэмль. 4. Краявід. 5. Лава. 6. Студэнт. 7. Бунчук. 8. Арнамент. 9. Авечка. 12. Гліна. 14. Сарны. 16. Хлеб. 18. Адзінка. 19. Алфавіт. 20. Раман. 22. Паром. 27. Этыка. 28. Грэп. 29. Нарва. 31. Балгарын. 33. Радыятар. 35. Трактар. 36. Украіна. 37. Патака. 38. Арамада. 39. Спявак. 40. Азарын. 43. Край.

ВУЧЫЦЕСЯ ВЫШЫВАЦЬ

На просьбе многіх наших чытачоў пачынаем друкаваць гутаркі па вышыўцы.

Што такое мастицкая гладзь?

Мастицкая гладзь — гэта адзін з відаў прыкладнога майстэрства. Мастицкая гладзь даступна ўсім жанчынам, а таксама дзесяцям-падлёткам ад 10-ці год.

Пры дапамозе мастицкай гладзі вышываюца кветкі, фрукты, гародніна, рознастайныя пейзажы, партрэты людзей, птушкі, жывёла. Вышыўкай, гэтак сама як і кісцю мастика, можна паказаць нашу совецкую рэчаіснасць.

Прыгожа вышытая падушкі, дарожкі, сурвэты, парт'еры, карціны ўпрыгожваюць наше кватэры і грамадскія месцы.

Вышыўка — цікавы і захапляючы занятак. Яна з'яўляецца адпачынкам для жанчын, прыносіць супакаенне пры нервовых захворваннях.

У гэтай гутарцы мы пастараемся расказаць аб tym, што павінна ведаць пачынаючая вышывальшчыца. У наступных будзем падрабязна тлумачыць, як вышываюца кожная кветка, пачынаючы з самых лёгкіх (васілька, рамашкі) і канчаючы самай складанай (ружай), з tym, каб паступова развіць тэхніку вышивання.

Для вышивання мастицкай гладдзю неабходна мець: пяльцы, напарстак і іголку. Іголкі павінны быць тонкія і доўгія. Найбольш зручна карыстацца іголкамі №№ 3, 4, 5.

Для першых работ бярыце шэрую парусіну. Матэрыял адрэжце па размеру рэсунка, які будзеце вышываць, адводзячы на свабодныя палі не менш 10 см. Затым раскладзіце матэрыял на лісце школа або на паліраваным стале, пакрыце яго капіравальнай паперай (чорнай, а не хімічнай), паверх прыкладзіце двумя іголкамі рэсунак і абвядзіце добра завостраным простым алоўкам. Пераведзены на матэрыял рэсунак зацягніце ў пяльцы так, каб ён быў на сярэдзіне. Рэшту матэрыялу трэба падагнучы і закалоць, каб ён не перашкаджаў пры работе і не сціраў рэсунак.


Ніткі для гладзі рэкамендуюцца ў асноўным шоўкавыя. Шоўкам лягчэй накладваць цені, падбіраць таны. Можна выкарыстоўваць таксама тасьму, шнур, істужкі, розныя трыватажныя ласкуты, тканіну з шоўкавай ніткай.

Ніткі падбіраюцца так, каб кожны колер меў некалькі таноў. Самы светлы колер абазначаем першым тонам, крыху цямнейшы — другім, яшчэ цямнейшы — трэцім. Каб кветка вышла прыгожай, трэба браць 3—4 таны нітак аднаго колеру і сачыць за мяккасцю і пасля доўнасцю пераходу ад самага светлага да самага цёмнага.

Побач з мастицкай гладдзю неабходна вывучыць дэкаратыўныя швы. Возьмем кавалак парусіны 30×30 см і пачнем з самага лёгкага шва. Называецца ён сцябельчатым (вяровачкай).

Сцябельчаты шоў (рыс. 1).

Выцягніце з парусіны нітку і па атрыманай палосцы іголкай з ніткай мульнэ зялёнага колеру пачынайце вышываць знізу ўверх. Іголку вострым канцом трymайце ўвесць час на сябе. Адлічыце на матэрыяле 5 нітак, паддзеніце іх іголкай і працягніце яе да сябе. За ніткай утворыцца дзірачка. Адлічыце наступных 5 нітак, але сачыце, каб іголка выходзіла ў дзірачку, якая ўтварылася за ніткай. У вас атрымаецца сцябельчаты шоў.




Тамбурны шоў (рыс. 2).

Выцягніце з вашага матэрыялу адну нітку, вазьміце нітку сіняга колеру, таксама ўдвая, і пачынайце шыць зверху ўніз. Кладзіце матэрыял на палец і паддзявайце на іголку пяць-шэсць нітак па выцягнутай палосцы. Вялікім пальцам левай руکі трymайце нітку, а іголку каліце ў сярэдзіну пятлі, якая ўтварыцца за іголкай. І так праширайце да канца. Шоў, які пры гэтым атрымаўся, называецца тамбурным або ланцужком.

Шоў ёлачкай (рыс. 3).

Выцягніце адну нітку з матэрыялу, на якім вы збіраецца вышываць, шэсць нітак пралупсіце, адну выцягніце, яшчэ шэсць пралупсіце і яшчэ адну выцягніце. Бярыце нітку блакітнага колера.



леру і пачынайце шыць зверху ўніз. Цэнтр трymайце па сярэдній выцягнутай палосцы. Каліце іголку ў правую выцягнутую палоску і выходзьце наўскасяк у сярэднюю выцягнутую палоску. Прыймліваючы нітку вялікім пальцам левай руکі, каліце цяпер у левую выцягнутую палоску і выходзьце ў сярэднюю ніжэй вшага пачатковага працягніць. Прашиўшы такім чынам да канца, вы атрымаецце шоў, які называецца ёлачкай.

Шоў вугольнік просты (рыс. 4).


Выцягніце з матэрыялу дзве ніткі на такой адлегласці ад другой, каб паміж імі ўтварылася палоска патрэбнай вам шырыні. Пракаліце іголкай ніжнюю выцягнутую палоску і працягніце іголку з ніткай наверх матэрыялу. Каліце знізу наўскасяк у верхнюю працягнутую палоску і выцягвайце іголку з ніткай праз зробленую вами на ніжній палосцы дзірачку. Прыймліваючы нітку вялікім пальцам левай руکі, каліце ў ту же адтуліну на верхній палосцы, што і ў першы раз, і выходзьце ўправа наўскасяк у ніжнюю палоску. Вы атрымаецце шоў — вугольнік просты.

Шоў вугольнік патройны (рыс. 5).

Гэты шоў падобны да вугольніка простага. Вугольнік патройны розніца толькі tym, што другі ўкол робіцца не касы, а прамы, што іголка працягваеца праз дзірачку на ніжній палосцы, якраз пад дзірачкай на верхній палосцы. Трэці ўкол робім зноў касы. Такім чынам вы атрымаецце шоў — вугольнік патройны.

Шоў лесвіца і поўлесвіца (рыс. 6).

Трymайце іголку ўвесць час так, каб вострым канцом яна была накіравана да вас. Рабіце ўкол зверху ўніз, але сачыце, каб нітка заставалася ўнізе за іголкай. Прыймлівайце нітку левай рукою, каб ніжні бок атрымліваўся закрыты, а верхні — прамыя слупкі. Для таго, каб вышыць лесвіцу, павярніце сваю работу так, каб закрыты бок поўша аказаўся ўверсе. Цяпер бярыце нітку другога колеру і каліце ўправа ад першага слупка. Сачыце, каб абодва слупкі ляжалі ўшчыльную адзін да другога і былі аднолькавай даўжыні. Атрыманы вамі шоў называецца лесвіцай.



Н. МАЦЮШЧАНКА

Адказны редактар: А. П. УС. Рэдакцыйная камісія: К. А. Абушэнка, М. Н. Барсток, Г. Л. Дазорцава, А. Н. Захараўа, М. Ф. Нікіфараўа, Ф. А. Новікова, А. І. Федасюк, В. І. Філіпава.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларусском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес редакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23. Тэлефон 2-33-03.
АТ 74057. Тыраж 25.000 экз.

Падпісаны да друку 18/IV-52 г.

Друк. арк. 3. Вуч.-аўт. арк. 4.
Зак. 182.

Цена 1р. 50 к.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Пушкіна 55.

5461

